

71.08.6.1229
бес


Чытайце ў нумары:

Вечная слава • Адрас „Селены,—Маладзечна • Наша Алёнка... • Меліяратары • Хлопчык ці дзяўчынка? • Паслуга прыходзіць у дом • Апавяданні: „У булачнай“ і „Першы дзень“



работніца
і сялянка 11 1971

вечная



Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» адкрыты. Яго ствары ў вялікі аўтарскі калектыв скульптараў і архітэктараў на чале з лаўрэатам Ленінскай і Дзяржаўнай прэмій, народным мастаком СССР А. П. Кібалнікам. Кандыдат у члены Палітбюро КПСС, першы сакратар ЦК КП Беларусі П. М. Машэраў запальвае Вечны агонь.

Калі б маглі яны ўстаць у той пагодлівы вераснёвы дзень, праз 30 год, устаць і паглядзець, які помнік іх бяссмерцю ўзняўся над святымі руінамі і колькі людзей сышлося пакланіцца іх брацкай магіле...

Напярэдадні ўрачыстага адкрыцця мемарыяла ў Брэсцкай крэпасці адбыўся жалобны мітынг, прысвечаны перазахаванню астанкаў 500 байцоў, знайдзеных у час збудавання комплекса ў руінах Белага палаца і на Цэнтральным востраве. Белы палац абараняла група байцоў 75-га разведбатальёна на чале з сакратаром камсамольскага бюро Шутуравым. Амаль усе яны загінулі ў няроўнай бойцы з ворагам. На гранітных мемарыяльных плітах імёны, імёны, імёны...

Радавы Ільюк... Радавы Маркаў... Лейтэнант Іофе... Невядомы... Лейтэнант Галусцьянц... Палітрук Касцякоў... Радавы Джалауеў... Ваенфельчар Кудраўцаў... Невядомы... Выхаванец палка Васільеў... Медсястра Харэцкая Вера Пятроўна...

Калі б толькі яны маглі ўстаць і паглядзець...

**

Пяцікутная зорка ўрэзана ў жалезабетонны маналіт. Навіслі над галавой глыбы бетону. Такое ўражанне, нібыта вытрапляеце ў баявое ўмацаванне. Тут жа, пры уваходзе, прымацавана пліта з тэкстам Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР:

«Адзначаючы выключныя заслугі абаронца крэпасці перад Радзімай і ў азіяцкім савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 1941—1945 гадоў, прысвоіць Брэсцкай крэпасці ганарове званне «Крэпасць-герой», уручыўши ёй ордэн Леніна і медаль «Залатая Зорка».

Такі цяпер уваход у Брэсцкую крэпасць. Уся крэпасць як бы ператворана ў Музей. На вякі захаваны яе руіны, падвергнутыя кансервациі. Зрашчаныя кулемі і асколкамі снарадаў сцены кальцавой казармы, казематы, валы і рвы — усё застанецца ў тым жа выглядзе, якім пакінула іх вайна.

Сімвалам славы савецкай зброі і воінскай доблесці ўзносіцца над крэпасцю стометровы штык-абеліск. У сонечны дзень і ноччу пры святле пражэктараў ён відаць здалёку. І міжвольна думаецца, што гэты сталёвы штык у небе — ён і сімвал, ён і наш вартайнік.

...На беразе Мухаўца — скульптура салдата. Спакутаваны, сасмяглы, апошнім намаганнем сіл паўзе ён да вады. Адна рука апіраецца на аўтамат, другая трymае каску. Ён павінен прынесці ваду — хоць па глытку, таварышам, што не спыняюць бой і знemагаюць ад смагі. Скульптура так і называецца: «Смага».

Адразу за галоўным уваходам спланавана ўрачыстая Плошча цырыманіялаў. Над Вечным агнём і руінамі колішняга інжынернага ўпраўлення поруч з пальмово-ючым сцягам скілі галаву воін. Гэта «Абаронца цытадэлі». Выразнай мовай пластыкі скульптары імкнуліся паказаць магутную силу волі савецкага салдата,

76.186.1229

Бел. 03

Слава

яго непахісную рашучасць абараняць родную зямлю да апошняга патрона, да апошняга дыхання.

И штык, предсмертно содрогаясь,
Водимый стынущей рукой,
В последний час, уже срываюсь,
Царапал: «Родина, я твой.
Я твой. Живьем я не отдамся,
Я твой до смертной хрипоты,
Я, как умел, как мог, сражался,
Так не забудь меня и ты».

Радзіма яго не забыла.

— Мы ніколі не забудзем,—сказаў кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар ЦК КП Беларусі П. М. Машэраў,—што на алтар перамогі ў імя шчасця наступных пакаленняў са- вецкія людзі аддалі мільёны жыццяў.

Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» ствараў вялікі аўтарскі калектыв на чале з лаўрэатам Ленінскай і Дзяржаўнай прэмій народным мастаком СССР А. П. Кібальнікам.

Збудаван комплекс на добраахвотна ахвяраваныя народныя сродкі. Стварэнне яго патрабавала ад будаўнікоў велі-

зарнага духоўнага і фізічнага напру- жання. Яны працавалі натхнёна і ўвесь аўтам работ выканалі ў рэкордна кароткі тэрмін. У гэтай свяшчэнай усена- роднай справе жыхары горада Брэста прымалі самы актыўныя і гарачы ўдзел. Бескарысліва, на грамадскіх асновах, працавалі тысячи і тысячи рабочых, слу- жачых, студэнтаў, школьнікаў.

Змешчаныя з тыльнага боку «Абаронцы цытадэлі», гарэльефы апавядаюць пра важнейшыя эпізоды герайчнай абароны. Гэта «Атака», «Апошняя граната», «Пам- ром, але не здамося», «Партход», «Жан- чына і салдат».

Жанчына — і салдат... Адтуль, з-пад сцен Брэсцкай крэпасці, у сваіх данясен- нях вяроўным ваенным уладам немцы паведамлялі, што на тэрыторыі крэпасці ваюе жаночы батальён... Герой Савец- кага Саюза П. М. Гаўрылаў і сёння не можа ўспомніць без хвалявання жонку палітрука роты Пячэрніка Аляксандру Васільеўну. У яе на вачах пад абломка- мі сцяны загінулі сын, шасцігадовы Алік, і пяцігадовая дачка Ніна. Аляксандра Васільеўна не адыходзілася ні на крок ад нашых байкоў: «Дайце мне вінтоў- ку!..» І калі ворагі акружылі іх ужо зу- сім, яна крыкнула мужу: «Ваня, не шка- дуй мяне... Ваня, не пакідай мяне... Бы-




Пралетарі ўсіх краін, ўяднайцеся!

рабочніца № 11 і сялянка

ЛІСТАПАД
1971

штотыжнёвік ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС
ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ
ГОД ВЫДАННЯ СОРЫК СЁМЫ

Выдавецства ЦК КП Беларусі.




Як сімвал славы і воінскай доб-
лесці ўзнёсся над крэпасцю
стометровы сталёвы штык-абе-
ліск.

«Смага».

вай!..» Дзве апошнія кулі абарвалі жыц-
цё абаіх.

У Арлоўскай вобласці ў гарадку Кро-
мы і сёння жыве Раіса Іванаўна Абаку-
мава. Некалі ваенфельчар Абакумава...
Доўгі час лічылася, што яна загінула ў
крэпасці. Яна нават сама аднойчы пра-
читала ў часопісе «Огонек» пра сваю
смерць. Прачытала і ўсміхнулася: «Ну, і
вечная памяць табе, Райка...» Памяць пра
яе мужнасць — як самаахвярна ратавала
яна параненых, як пад кулямі поўзала
па ваду, каб хоць па глытку даць самым
цяжкім, як адмовілася выкананць загад
маёра Гаўрылава жанчынам і дзесяткам пакін-
ць крэпасць («Я ваенфельчар і маё
месца каля параненых»), — памяць пра яе
мужнасць і сапраўды застанецца на-
вечна.

Валянціну Сачкоўскую (цяпер яна жы-
ве і працуе ў Магілёве), а тады піянерку
Валю Зенкіну — дачку старшыны, які за-
гінуў у крэпасці, — ворагі захапілі ў па-
лон разам з маці. Німецкі афіцэр, не
звяртаючы ўвагі на плач маці, выпіхнуў
Валю з на тоўпу палонных і загадаў ёй
ісці ў цэнтр крэпасці, дзе трывалі аба-



рону байцы і камандзіры 333-га стралковага палка. Ён загадаў перадаць ім ультыматум: нямецкае камандаванне патрабуе, каб абаронцы крэпасці зараз жа спынілі супраціўленне і здаліся ў палон, інакш іх «змяшаюць з каменнем». Валя бегла дваром крэпасці, а вакол свісталі кулі, грымелі разрывы снарадаў...

На ультыматум ворага здаца ў палон абаронцы крэпасці адказалі адмовай. Адмовілася вярнуцца ў палон, хоць там асталася маці, і Валя Зенкіна. Яе адправілі ў падвалы казармы, і там яна памагала жанчынам даглядаць параненых. Быў там і выхаванец музычнага ўзвода Пеца Клыпа. Мала ёсьць цяпер людзей, хто б не чуў і не ведаў пра гэтага бясстрашнага Гаўроша Брэсцкай крэпасці.

* *

...Калі б толькі маглі яны ўстаць і паглядзець, якое ўрачыстасць свята адбылося на той зямлі, якую яны баранілі да апошняга патрона, да апошняй кроплі крыві, да апошняга ўздыху!

Калі цэнтральнага ўваходу ў крэпасць і калі пліт мемарыяла становіща ганаровай варты: воін, партызан, рабочы, калгаснік, камсамолец, піянер. Перад трывунай праходзяць і займаюць месцы абаронцы крэпасці і члены іх сем'яў. На свята ў цытадлі над Бугам прыбылі дэлегацыі гарадоў-герояў Масквы, Ленінграда, Волгаграда, Кіева, Севастополя, Адэсы... З Далёкага Усходу прыехала дэлегацыя маракоў цеплахода «Брэст». Прыйехалі на свята ў Брэсцкую крэпасць прадстаўнікі з усіх абласцей Беларусі і з усіх раёнаў вобласці. Калона за калонай, калона за калонай — заходзяць на плошчу брэстаўчане.

Вянкі. Вянкі. Вянкі... Руіны крэпасці — літаральна кожны камень — усыпаны кветкамі. Пунсовыя гваздзікі, ружы, асення астры...

Кветкі ў руках сівых ветэранаў. Кветкі ў руках жанчын. Кветкі ў моцна сціснутых дзіцячых кулачках...

Кожны чацвёрты беларус загінуў у апошнюю вайну. І хоць мінула ўжо чвэрць стагоддзя з дня Перамогі — раны ў сэрцах не загаіліся, яны баліць і сеня. Раны ў сэрцах, мусіць, ніколі не гоіцца.

...Дзесяткі тысяч людзей, як адзін, затываюць дыханне. Усе позіркі скіраваны ў бок Музея абароны, адкуль сцяганосцы на чале з абаронцам крэпасці Героем Савецкага Саюза П. М. Гаўрылавым выносяць Сцяг крэпасці-героя. Сцяг супрадажае ганаровая войсковая варта. Па плошчы разносіцца толькі чаканны гук урачыстых крохаў... Уключачаецца метраном, гучыць песня «Свяшчэнная вайна». Над свяшчэннымі руінамі грыміць незабытая трывога.

Пусть ярость благородная
Вскіпает, как волна,
Идет война народная,
Священная война...

Не, гэта не забываецца.

1418 дзён і начэй працягвалася эпапея Вялікай Айчыннай вайны. 1418 дзён і начэй — усенароднага подзвігу. Гэта не забудзеца ніколі, нават і тады, калі не будзе нас і на змену нам прыйдуць новыя пакаленні... У лёсе кожнага народа ёсьць заўсёды нешта вечнае, што застаецца ў памяці і сэрцах на вякі, што складае сэнс жыцця цэлых пакаленняў.

Сцяг крэпасці-героя ўстанаўліваецца

на пляцоўцы калі Вечнага агню. Першы сакратар Брэсцкага аблкома КПБ таварыш В. А. Мікуліч прадастаўляе слова кандыдату ў члены Палітбюро ЦК КПСС, першаму сакратару ЦК КПБ таварышу П. М. Машэраву. Таварыш Машэраў гаворыць:

— Мы маем усе падставы сцвярджаць і ганарыца тым, што ўжо ў першыя дні вайны на заходніяй граніцы нашай Радзімы яскрава прайвіла сябе багатырская сіла савецкага чалавека, і ў пераможных салютах Масквы 1943—1945 гадоў грымела рэха тых першых залпаў, якімі стрэла ворага Брэсцкая крэпасць.

...У гэтых час паказваеца бронетранспарцёр, на якім абаронцы крэпасці вязуць паходню, запаленую ад Вечнага агню калі руйн быў пагранцаставы. Потым у супрадажэнні ганаровай вайсковай варты паходню праносяць уздоўж мемарыяльных пліт і перадаюць яе кандыдату ў члены Палітбюро КПСС, першому сакратару ЦК КП Беларусі П. М. Машэраву. Таварыш Машэраў ідзе на пляцоўку да Вечнага агню і запальвае яго.

Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» адкрыты.

Урачыстым маршам накіроўваюцца на выхад да Холмскіх варот войскі падраздзяленні. Грыміць «Слаўся» Глінкі. Па плошчы разліваецца людскі паток.

* *

Каб яны ўсталі і ўбачылі...

Але, яны не ўстануць. Яны толькі бязмоўна загадваюць нам, жывым: «Беражыце мір!.. Беражыце мір!»

Алена ВАСІЛЕВІЧ.

Самвел Матэвасян — былы палітрук роты, абаронца крэпасці, сёння Герой Сацыялістычнай Працы — з маленькай брэстайчанкай.



РАНІЦОЙ, наспех паспех паснедаўшы і праводзіўшы ў садзік чатyroхгадовага Сярэжы, Аляксандра Дэмітраўна спляшаецца на фабрыку.

Горад прачнушыся. Над асфальтам вуліц і плошчаў, над дамамі і скверамі клубіца серабрысты вільготны асені туман. Звініць трамваі, на прыпынках тоўпяцца людзі. Віцебск уступае ў новы дзень.

Аляксандра Дэмітраўна абводзіць вачыма кабінет, перастаўляе на стале рэчы — усё на месцы, усё пад рукой. Кідае позірк за акно, на пажоўклюя дрэвы. І вось ужо раз-пораз звініць тэлефон, падпісаны спешиныя загады і інструкцыі. Усё хатніе, сямейнае, асабістое як бы адступае на другі план, выцясняеца напружаным жыццём складанага і вялікага арганізма, які завецца фабрыкай.

Сем тысяч чалавек заступаюць на працоўную вахту ў цэхах фабрыкі «КІМ». Аляксандра Дэмітраўна праходзіць па цэхах, загаварвае з работнікамі. Роўны і прывычны рytm mechanізмаў і канвеераў, па-ранішняму свежыя твары жанчын — усё такое блізкае ёй, такое знаёмае, такое бясконца дарагое. Но фабрыка для Аляксандры Дэмітраўны ўжо больш, чым родны дом, — тут частачка яе душы, тут двацаць гадоў яе жыцця. Тут справа, якой яна служыць.

Дзень насычаны без мякі. Усюды паспець, усё прадугледзець, за ўсім прасачыць. Заклапочаны выраз амаль не сыходзіц з яе твару. Рэдка калі выдаецца хвіліна падумаць пра сябе. І тады з самых тайнікоў памяці паўстае мінулае.

Наша мінулае — больш за ўсё мы самі. Якое б ні было яно — герайчнае і цяжкае або няхітрае і простае. І, знаёмачыся з чалавекам, нам важна ведаць не толькі тое, хто ён ёсьць зараз, а яшчэ больш — як ён стаў такім, якім ёсьць, якім мы яго ведаєм.

Нарадзілася Аляксандра Дэмітраўна ў невялікім сяле на Луганшчыне. У скупых радках ваеннае пісьма прачытала яна, што бацька прарапаў без вестак. У тым жа годзе памёрла маці. Семнаццацігадовая Саша астаслася сіратой.

З адзнакай скончыўшы дзесяцігодку, яна паступіла ў Кіеўскі інстытут лёгкай прамысловасці.

Разруха, неўладкаванасць, недаяданне — такія былі яе першыя студэнцкія гады. Каб неяк трymацца, бралася за ўсякую работу. Працавала «надомніцай», вышивала дзіцячыя сукеначкі, на станцыі разгружала вугаль, бульбу. А ўлетку магнічала на будоўлі, дапамага-

Таварыш „галоўны”

ла на лесапілцы, цягала цяжкое бярвенне.

Але маладосць — гэта тая дзівосная пара, калі чалавек умее не заўважаць таго, чаго хоча не заўважаець, калі чалавек шчаслівы наперакор усяму.

І не заўважалі зношаных туфляў, зацыраваных локцяў на кофтачках, палініяльных сукенак. Бегалі ў парк паслушаць «бясплатны» сімфанічны аркестр і, прадаўшы хлебны паёк, куплялі білеты ў тэатр.

У вялізным змрочным падвале інтэрната, запоўненым двухпавярховымі ложкамі, на ста-лечамадане рыхтаваліся да заняткаў, а потым, з галавой за-браўшыся пад коўдру, дзяліліся сваімі першымі дзяўчочымі таемніцамі і марамі... Марылі да глыбокай ночы, марылі бяскона. І пра тое, каб у тумбачы заўсёды ляжаў кавалачак хлеба, які можна было б есці, калі захочаш, і пра тое, як будуць яны жыць у тым будучым цудоўным жыцці, для якога сябе рыхтуюць.

І вось пачалося гэта жыццё. Па размеркаванні прыехала яна ў Віцебск на панчошна-трыката-жную фабрыку. Новы горад, новыя людзі і гарачае, юначае жаданне парадніца з імі, за-служыць іх любоў, жыць так, як марыла.

З галавой увайшла ў работу. Увачавідкі вырасталі новыя цэ-хі, ускладнялася вытворчасць. Працавала тэхнолагам панчош-нага цэха, інжынерам. Вось ужо дзесяць гадоў яна галоўны ін-жынер фабрыкі, пад яе кіраў-ніцтвам працујуць сем тысяч чалавек. Фабрыка вырасціла яе, сфарміравала і загартавала характар. Сарамлівая цёмнаво-кая Саша Севасцянава стала ўсімі паважанай Аляксандрай Дзмітраўнай.

Тут, у Віцебску, знайшла яна і сваё жаночае шчасце, выйшла замуж, гадуе сына. Дома яна пышчотная жонка, ласкавая маці, умелая гаспадыня, ведае толк і ў кулінарным майстэрстве, і ў вязанні, і ў шыці. А на фабрыцы яна — кваліфікованы спецыяліст, строгі і энергічны кіраўнік.

З усмешкай пералічвае Аляксандра Дзмітраўну свае грамадскія нагружкі. Яна старшыня фабрычнага аддзялення тава-рыства чэхаславацка-савецкай дружбы, старшыня мастацкага савета, старшыня савета НАП, дэпутат абласнога Савета дэпу-татаў працоўных, сакратар па-стайнай камісіі па прамысло-

васці, транспарту і сувязі, член абласнога камітэта народнага кантролю...

Як удаецца ёй усюды па-спецу? Гэта сакрэт. Сакрэт, якім валодаюць, напэўна, толькі на-шы жанчыны.

А ў мітусні дзелавога дня раптам прамільгне перад вачыма хітраваты твар хлопчыка, і яна падумае: «Як ён там? Ці здаровы? Ці ўсё добра?»

Нават калі хвароба, няшчасны выпадак надоўга прыкаваў яе да пасцелі, Аляксандра Дзмітраўна жыла жыццём фабрыкі, складала планы, хвалявалася, раіла.

Трыката... Гэта слова знаёма кожнай жанчыне. Проблема трываласці панчох хвалюе кожную прастаўніцу прыгожага полу. А колькі цяжкасцяў, колькі кlopataў звязана з гэтым—хіба ўведаеш, купіўши ў магазіне дзіцячыя калготкі або пакецик з капронам?

Проблемы, проблемы, пра-blemы... Зусім нядайна з'явіліся на фабрыцы французскія мышыны па ўпакоўцы капро-навых панчох у прыгожыя пакеты: ад зневядыага выгляду пра-дукцыі залежыць поспех збыту. А колькі кlopataў звязана з вы-творчасцю жаночай бялізы? З магазінаў, напрыклад, па-ступні — пакупніцам не па-густу колер бялізы. І мастацкі савет б'е трывогу.

Не забываюцца на фабрыцы і пра мужчын. Новы від эла-стичных мужчынскіх шкарпетак будзе да спадобы кожнаму. Ну а дзеци... І для дзяцей — пры-гожыя яркія гольфы, шкарпет-кі, калготкі, цёплія лыжныя касцюмы. Рэчы трывалыя, лёгка мыюцца, радуюць вока расфарбоўкай і ўзорам.

За апошнія два гады на Ві-цебскай панчошна-трыката-жной фабрыцы «КІМ» на 60—70% змяніўся парк абсталявання. І ў гэтым немалая заслуга Аляксандры Дзмітраўны Севасцянавай. Энергічная, настойлівая, упартая, яна змагаецца за са-мія прагрэсіўныя навінкі, за-укараненне ў вытворчасці са-мых сучасных машын. Не без яе ўплыву на Віцебской фабрыцы з'явіўся агрэгат УКФ-60, які злучыў у адно пяць вытворчых працэсаў апрацоўкі капронавых панчох. Фабрыкай была распра-цавана і тэхналогія вытворчасці на гэтым новым агрэгате, шмат зроблена, каб укараніць яго на іншых фабрыках краіны. Яна, Севасцянава, настойвала і на ўвядзенні АСКВ — аўтаматычнай

сістэмы кіравання вытворчасцю і на скрыстынні электронна-вылічальнай тэхнікі.

Часта бывае Аляксандра Дзмітраўна ў камандзіроўках на трыватажных прадпрыемст-вах краіны і за мяжой. Пільна прыгледаеца да арганізацыі вытворчасці, параўноўвае, вучыць сама або вучыца ў ін-ших. Радуючыся поспехам сва-іх калег, яна ўвесе час памятае пра родную фабрыку: «А што, калі ў нас? А вось каб нам так-сама...»

Большасць рабочых фабрыкі — жанчыны. Аляксандра Дзмітраўна добра ведае, што такое маленькае дзіця ў сям'і, што такое працаўца і ў той же час мець сям'ю, быць гаспадыні. Палегчыць працу работніц, палепшыць умовы працы, арганізаваць, уладкаваць быт жанчын — і гэтыя пытанні хва-лююць галоўнага інжынера Севасцянаву.

Калі на сходзе ў матальным цэху была вылучана кандыда-тура Аляксандры Дзмітраўны Севасцянавай у дэпутаты аб-

ласнога Савета, усе аднадушна выступілі «за». «Наша яна, — гаварылі работніцы. — У нас вырасла, на нашых вачах вялікім чалавекам стала. Каму, як не ёй, за нас і гаварыць?»

Закончан рабочы дзень, але чакаюць яшчэ навырашаныя, неадкладныя пытанні: іх, як заўсёды, абавязкова трэба выра-шыць яшчэ сёння. Аляксандра Дзмітраўна затрымліваецца і дарабляе тое, што трэба дара-біць, зредку пазіраючы на га-дзіннік і пра сябе адзначаючы: вось муж забраў сынка з дзі-чага садзіка, вось яны ўжо дома і чакаюць яе...

Яна не заўважае, калі кан-чаецца работа і пачынаецца сям'я.

Простае жыццё, няхітрая бія-графія, такая падобная на жыц-цё і біяграфіі многіх савецкіх жанчын... З жыцця, з біяграфіі такіх людзей, якія сумлен-на служаць сваёй справе, скла-даеца фабрыкі прадпрыемст-ва, горада, рэспублікі і нарада.

Е. ПАПОВА

Камуніст, дэлегат XXIV з'езда КПСС швачка віцеб-скай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» Л. А. Ку-ракова ўзяла абавязательства: на працягу ўсёй пяцігодкі выконваць норму выпрацоўкі на 115—120%, авалодаць дваццацю сумежнымі аперациями, укараніць сем рацыяналізаторскіх прапаноў і навучыць сваім метадам работы 15 маладых ра-ботніц.

На здымку: Любую Аляксандру Куракову (у цэн-тры) сярод работніц пашывачнага цэха № 4.

Фота Г. Усламава (БЕЛТА).





НАША АЛЕНКА...

Алена — самая малодшая з дзяцей Любові Тарасаўны. І ростам яна ўдалася па маці, такая ж высокая, і з твару падобная. А вось позірк вачэй неаднолькавы. І харктар у Алена інакшы.

Любоў Тарасаўна залівае варам заезцаны ў мазуце камбінезон Алены і думае сваю матчыну думу.

...На такую добрую, на такую чистую работу ўладкала яна дачку — пошту насіць. Гэта ж сабе сумачку скураную на плячо павесь і хадзі па вёсцы, газеты ды часопісы разнось. А то на веласіпедзе катайся цэлы дзень. Пісъмы ды тэлеграммы раздавай. Усе табе ўсміхаюцца, дзякуюць.

Так хораша, так лёгка было на душы Любові Тарасаўны, што і апошняя, пятая дачушка пачала свой хлеб зарабляць...

І раптам усё паламалася. Здала на пошту Алена сумку, разлічылася і паслала свае школьнія дакументы за восем класаў аж у Казлоўшчыну, каб на механізатара вучыцца. Пачула, што там ужо шэсць дзеячак ёсць.

— Хіба жаночая гэта работа ля жалеза хадзіць?! — спрабавала павярнуць яе ў другі бок маці.

Спрабавала, але не павярнула.

Дачка так заўпарцілася, што аж здзвілася маці.

А тут яшчэ старышня калгаса, Дэмітрый Мікалаевіч Галавач зайшоў у хату. Узрадавалася Любоў Тарасаўна, спадзявалася ў душы, што падтрымае ён яе,

таксама скажа: «Трактары справа мужчынская». А старышня наадварот:

— Малайчына, — кажа, — правільна робіш. З цябе яшчэ, — кажа, — прыклад іншыя дзяўчата браць будуць.

— Ды не справіца яна з гэтymі жалезнімі коньмі, — баранілася маці.

Старышня засміяўся.

— Во, во, добра, што напомнілі. Калі яна дзяўчынкай справілася з канём, то і гэтых абратае. Харктар у яе ёсць.

Аленка яшчэ толькі ў першы клас збіралася. Было жніво. Убранае жыта складалі ў вялікія сцірты, каб потым маладзіць. Тэхнікі тады яшчэ не хапала, не спраўляліся ў час усё рабіць. Прыехаў да сціртаў старышня верхам на кані. Злез, каню аброць на шыю кінуў і пусціў пасвіцца. Пахадзіў, паглядзеў, пагаварыў з кім трэба і хацеў назад ехаць. А конь не даецца: спужаўся чаго ці ўздумай наравіцца. Малады быў яшчэ, быстры. Уцякае ад чалавека, вакол сціртаў бегае.

Жанчыны смяюцца, а старышня ніяк не можа дагнаць каня. Тут Аленка малая круцілася між дарослых. Убачыла такое — і адразу, быццам хто навучыў яе, прама насустрач каню пайшла. Сціхлі кабеты, перасталі смяяцца, старышня памкнуўся ратаваць дзяўчынку, а конь глянуў на яе, на малечу, зверху ўніз і — спыніўся як укананы. Аленка спакойна падышла, узяла за аброць і падвяла да старышні, быццам кожны дзень коней пераймала.

ЛАЎРЭАТ

Невялікі горад Маладзечна за гады Савецкай улады зрабіўся непазнавальным. На месцы пахілых хат, што ліпелі вакол царквы, узняліся шматпавярховыя дамы, новыя жылыя раёны, прыгожыя архітэктурныя ансамблі. З'явіліся заводы і фабрикі, прадукцыю якіх ведае ўся наша краіна. Працујуць многія наўчальныя ўстановы і школы. Адным з цэнтраў культурнага жыцця горада з'яўляецца музычнае вучылішча.

У 1961 годзе быў арганізаваны ў Маладзечна самадзейны ансамбль песні і танца. З першага дня і дагэтуль узначальвае калектыву таленавіты музыкант І. Ф. Сушко. Ужо ў 1962 годзе на Другой рэспубліканскай дэкадзе самадзейнага мастацтва ансамбль заваяваў дыплом другой ступені. Шырокую вядомасць набыла музычнае харэзграфічнае кампаціцыя «Маладзечанская гармоніка» з удзелам аркестра баяністаў фабрыкі гармонікаў.

За паспяховае выступленне на ВДНГ ансамбль узнагароджваюць сярэбраным медалем. А ў 1964 годзе яму прысвоілі званне «народны» і ўручылі Ганаровую грамату Вярхоўнага Савета БССР. Неўзабаве ансамбль выязджает ў Вільнюс, Каўнас, Калинінград і Калінінградскую вобласць. Усе канцэрты праходзілі з незвычайнім поспехам.

На Трэцій дэкадзе самадзейнага мастацтва БССР у 1966 годзе Маладзечанскому ансамблю песні і танца было прысвоена званне лаўрэата з уручэннем дыплома першай ступені. Новая праграма «Мы з Маладзечна» была прынята на заключным

канцэрце дэкады радасна і цёпла. Тут упершыню прагучала лірычнае песьня кіраўніка ансамбля І. Ф. Сушко на слова Ніны Тарас «Што ж ты мне сэрца параніў?», якая з першага выканання набыла папулярнасць. Упершыню яе праспявала ўдзельніца ансамбля Ніна Сцяпанавна Сычова — урач дзіцячай бальніцы, маці дваіх дзяцей. Яна співае ў ансамблі з дня яго заснавання. Уладальніца высокага прыгожага голасу, з народнай манерай співання, яна вырасла да ўзроўню прафесіянальнай спявачкі.

Потым выступленні на ВДНГ, у Зорным гарадку і ў Крамлёўскім тэатры. Канцэрт у Крамлёўскім тэатры запісала радыё.

У юбілейны дні 50-годдзя Савецкай улады ансамбль паспяхова ўдзельнічае ва ўсіх канцэртах і аглядах рэспублікі і атрымлівае званне «Лаўрэат усесаюзнага агляду мастацкай самадзейнасці». Пасля паспяховых канцэртаў у Маскве — паездка па гарадах ГДР.

1970 год прынёс новую перамогу. Ва ўрачыстай абстаноўцы, на юбілейным пленуме ЦК камсамола, прысвечаным святкаванию 50-годдзя ВЛКСМ, было аўтадзялена аб прысуджэнні Маладзечанскому ансамблю звання лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола БССР.

...Ідзе канцэрт. Літоцца песьні — задушэўныя, звонкія і мужнія, песьні мясцовых аўтараў, народныя беларускія, рускія. Настой сурогага і цяжкага часу Вялікай Айчыннай вайны добра перададзены ў песьні І. Лучанка «Возера Палік», якую выконвае мужчынскае групу хору. У харэзграфічным малюнку «Камсамольскае юнацтва маё» салісты — таленавітыя танцоры Анатоль Кудраўцаў і Марыя Абрамчык. Страйная, прыгожая Марыя Абрамчык танцуе з першага дня арганізацыі ансамбля. Яна паступіла ў Мінскі педінстытут, але ўсе гады рэгулярна прыязджала на рэпетыцыі і канцэрты. Цяпер выкладае беларускую мову ў маладзечанскай школе-інтэрнаце, кіруе дзіця-

Хваліў тады старшыня дзяўчынку за смеласць, за харектар, за знаходлівасць. І вось, успомній...

Пачала яе Аленка з Казлоўшчыны пісьмы дадому слаць і ўсё хвалілася, што падабаецца ёй вучоба, што надта ўжо добра ёй у вучылішчы. А маці начамі не спала; ужо думала, як жа яе дачушка працаўца будзе ля тых машын. Гэта ж столькі вінцікаў там ды гаечак розных, а як выпадзе каторы ды згубіцца, што тады?..

Прывезла дачка з вучылішча аж цэлы пачак пасведчання: на шафёра, на трактарыста, на камбайнера, на матацыкліста. Усё ўмее яе Аленка. Значыць, два гады марна не патраціла там. І яшчэ прывезла пасведчанне, якое маці на сценку ў рамцы павесіла, каб усе бачылі. А там напісана залатымі літарамі: «Пасведчанне аб занясенні ў Кнігу гонару Казлоўшчынскага прафесіянальна-тэхнічнага вучылішча № 15 Дзяялтавскага раёна навучэнца группы № 9 Мікені Алены Максімаўны. 5 лістапада 1969 года».

І подпісы і пячаткі вялікія. Усё як мае быць.

Прыйшла Аленка да старшыні па трактару.

А ён рукамі разводзіць.

— Няма,— кажа,— новага, каб табе за тваю выдатную вучобу даць. І забраць няма ў каго.

Ведала гэта Аленка. І сама не згадзілася б, каб у каго, хто ўжо многа гадоў працуе, забралі трактар і ёй, дзяўчыне, аддалі. Нагледзела яна ля майстэрні стары, гусенічны.

— Дайце мне яго. Адрамантую, араць будзе.

Некалькі дзён корпалася ля старой машыны. Сказаць, што лёгка ёй даўся той рамонт,— няправда будзе. Але старалася ўсё рабіць сама, бо разумела:

гэта яе галоўны экзамен перад людзьмі, перад трактарыстамі. Экзамен на веды, на сталасць. Яна не хацела ніякіх скідак.

І калі на гэтым трактары яна выехала ў поле — радасці не было канца.

А ў маці зноў клопат. Што за дзеўка! Згадзілася ноччу араць, рыхтаваць глебу, каб удзень сеялі. Ноччу ж цёмна... А калі якая канава, ды перакуліцца, барані божа, тая машына, ды яшчэ прыцісне дзе... Не спалася, не сядзелася ў хаце. Цішком, каб не ведала дачка, ішла маці ў поле і здалёк глядзела, як арэ Аленчын трактар, як уздымае ён чорную духмяную зямлю і кладзе яе роўнымі, адзін у адзін, дробнымі грабенъчыкамі, як усміхаюцца, міргаюць на небе зоркі Аленцы, ды ківае ёй срэбным рогам маладзік. А трактар гудзеў. І пакуль гудзеў ён, пакуль не гаслі зоркі ў небе, на полі была маці...

На жніве Аленка працаўала памочнікам камбайнера, а потым — камбайнерам.

Старшыня калгаса Дзмітрый Мікалаевіч Галавач і галоўны механік, сакратар камсамольскай арганізацыі Фёдар Несцяровіч прыходзілі на поле і дзіву даваліся, як нізка, як чыста жне Аленчын камбайн.

— Адкуль такі спрыт у дзяўчыны?

А яна высока сядзела на сваім капітанскім мосціку, маладая, дужая, і быццам іграла рычагамі, вяла свой карабель умела, каб ніводнае зярнітка не ўпала на зямлю, бо гэта — хлеб.

На раённых спаборніцтвах трактарыста камбайнера Алены Мікені заняла першое месца сярод жанчын.

На абласных спаборніцтвах — зноў першое месца.

Ад'яджаючы ў Мінск на пятыя рэспубліканскія спаборніцтвы аратых, Аленка казала маці:

— Калі там перамагу, то дадуць мне

новы калёсны трактар МТЗ-52, дзе вядучы перадок і — яна засміялася — кабіна ўмацавана спецыяльнымі дугамі. Калі раптам і перакуліцца машына — нічога не здарыцца.

— Перамажы, дачушка, перамажы...

Дома маці не адыхаўала ад рэпрадуктара, усё чакала: а можа скажуць што і пра яе Аленку. І здавалася ёй: вось каб і яна была побач з дачкой, то лягчэй было б той, спакайней. Хоць ты кідай тую хатнюю гаспадарку, пенсію ў кішэню і — едзь. Але не пaeхала. Пасаромела.

І ўяўляла яна тое саўгаснае поле пад Мінском, шырокое, роўнае, і бачыла сваю Аленку на трактары, самую прыгожую: з-пад берэта грыўка чорная, а вочы ўперад глядзяць на роўную, бы пад лінейку праведзеную першую баразну... Да першай баразны такая ж роўная кладзеца другая, трэцяя, як хвала да хвалі ў рэчцы. І глыбіня ворыва такая, як трэба: Аленка ж ведае, колькі павінна быць. Яна ўсё ведае, яе дачка! І арэ яе Аленка, вядома ж, лепш за ўсіх...

А тут па радыё пачалі расказваць пра спаборніцтвы. Кінула ўсё маці: з цэбра пара ідзе (тайкі бульбу паразятам), з чыгунка ў печы нешта бяжыць — няхай сабе бяжыць... Яна да рэпрадуктара падбегла, а там гавораць: «...Алені Мікені заваявала першое месца сярод жанчын рэспублікі... Аленка стаяла на п'едэстале гонару з пунсовай стужкай чэмпіёна... Аленка — трактарыст першага класа... Аленка падарылі вялікі прыгожы дыван...»

Расплакалася ад радасці маці, пачуўши такое, да суседзяў пабегла спытца, ці чулі яны радыё? Чулі ўсе. І ўсе віншавалі маці і казалі:

— Глядзіце, якая наша Аленка!..

Галіна ВАСІЛЕУСКАЯ

Калгас «Зара»,
Зельвенскі раён.

чым танцевальным калектывам, які паспяхова выступае на ўсіх фестывалях і аглядах.

Салістка Вера Качкан з высокім прафесіянальным майстэрствам выконвае «Салаўя» Аляб'ева. Ніхто не верыць, што гэта сціплая, сарамлівая жанчына, па прафесіі бібліятэкар, ніводнага дня не вучылася музыцы. Вера Лявонцеўна завочна скончыла бібліятэчны інстытут і ў час вучобы не развітвалася з ансамблем.

Жаночы вакальны квартэт ансамбля мае арыгінальны рэпертуар. Вельмі падабаюцца слухачам беларускія народныя песні «Дубочак зялёненкі» у апрацоўцы Ю. Сміялкоўскага і прыпейкі. Спявачкі Сігналава, Галоўская, Пышная і Сушко часта паўтараюць іх па просьбе публікі.

Нязменную цікавасць, асабліва сярод моладзі, выклікае лірычны танец «Спатканне» у майстэрскім выкананні Ірыны і Анатоля Кудраўцевых. Жартоўная беларускія народныя песні «Жаніўся стары на маладзенчкай» і «Як служыў я ў пана» заўсёды выклікаюць авацы. Абедзве песні запівае Леанід Станевіч — уладальнік прыгожага лірычнага тэнару.

Для многіх спевакоў і танцораў ансамбль стаў жыццёвай неабходнасцю, крыніцай радасці і асабістага шчасця. Малады інжынер-будаўнік Аляксандар Мартынчык і рабочая мэблевай фабрыкі Тамара пазнаёміліся ў ансамблі, пакахалі адзін аднаго і стварылі дружную і моцную сям'ю. Зусім маладымі прыйшлі сюды рабочыя мэблевай фабрыкі Пётр і Ірына Татуны. У ансамблі яны пазнаёміліся і пасябравалі, музыка і танец адкрылі для іх каханне і шчасце. Усім ансамблем спрэвілі вяселле.

Сяргей Цярэнцевіч Залатых — машыніст па прафесіі — адсвяткаў тут сваё шасцідзесяцігоддзе. У час Вялікай Айчыннай вайны ён разам з жонкай, памочнікам машыніста, падво-


зіў на фронт салдат, амуніцыю, боепрыпасы. Цяпер абодва яны — актыўныя ўдзельнікі ансамбля.

Так наш лаўрэат прэмii Ленінскага камсамола дорыць людзям жамчужыны народнага нацыянальнага мастацтва, прыносіць радасць слухачам.

В. ЗІНЬКЕВІЧ

Венгерскі танец. Выконвае танцевальная группа.





АДРАС «СЕЛЕНЫ»—МАЛАДЗЕЧНА



Сотні тысяч сем'яў у нашай рэспубліцы штогод атрымліваюць новыя кватэры. Наваселле ўжо само па сабе падзея радасная. А якое шчасце, калі навасёлы здолелі набыць мэбллю па густу!

Уздым культурнага ўзроўню і дабрабыту змяніў і нашы патрабаванні да мэблі. Цяпер адным з асноўных крытэрыяў ацэнкі, апрача надзеінасці, трываласці, зрабіліся прыгажосць, камфортнасць.

Шырокі попыт пакупнікоў на мэбллю, якая выпускаецца нашым аб'яднаннем, дзе падставы думаць, што яна адпавядае гэтym патрабаванням. Асабліва вялікай папулярнасцю карыстаецца гарнітур мэблі для спальні з паэтычнай называй «Селена». Яго высока ацанілі не толькі ў Беларусі і іншых рэспубліках Савецкага Саюза, але і за мяжой, куды ён экспартуюцца з 1970 года. У набор мэблі для спальні ўваходзяць шафа для сукенак і бляізны, антэрэсолль, двайны ложак, трохсекцыйны матрас з пярынкай, прыложковая і туалетная тумбы, люстэрка і банкетка. Рэчы абліцеваны струганым шпонам з драўніны каштоўных лісцевых

парод, аздоблены поліэфірнымі лакамі.

Апрача гарнітура «Селена», у нас вырабляюць шафы для адзення і бляізны — яны прыгожыя, надзейныя, умешчаюць вялікую колькасць рэчай, добра ўпісваюцца ў інтэр'ер кватэры. Вельмі зручныя таксама і раскладны абедзены стол. У цэху шырспажку вырабляюцца кухонныя табурэты, насыщенные вешалкі, прыложковыя тумбачкі.

А цяпер крыху гісторыі. У 1947 годзе там, дзе былі некалі канюшні, пабудавалі мэблевы цех Маладзечанскага гарпрамкамбіната. У 1954 годзе ён ператварыўся ў самастойную мэблевую фабрыку. Да канца 1959 года фабрыка выпускала гарнітуру мэблю: шафы, канцылярскія сталы. Але ў 1962 годзе пачаў працаваць машына-фанеравальны цех з новым тэхналагічным абсталяваннем, пашырыўся зборачны цех. У 1963 годзе была далучана Вілейская мэблевая фабрыка, а ў 1970 годзе — Смаргонскі лесавозвод. Утварылася вытворчае мэблевае аб'яднанне з галаўным прадпрыемствам у горадзе Маладзечна.

За гэтыя гады значна выраслі

і ўзмацнелі тэхнічныя службы прадпрыемства, палепшыліся ўмовы працы, рэарганізаваны тэхналагічныя патокі. Рос, фарміраваўся вытворчы калектыв. Цяпер на галаўным прадпрыемстве аб'яднання — Маладзечанскай мэблевай фабрыцы — працуе 1080 чалавек, пераважна жанчыны. Умелыя жаночыя рукі ствараюць загатоўкі і дэталі будучай мэблі, з ювелірным майстэрствам вырабляюць абліцовачныя наборы са струганага шпона, шліфуюць і падрыхтоўваюць дэталі да апрацоўкі лакамі, а сама гэта апрацоўка — шматлікія тонкія аперацыі і цыклы — таксама спраўва жаночых рук.

Працэс вырабу мэблі хадзіць у многім і механизаваны, але ўсё ж патрабуе непасрэднага ўдзелу чалавека, яго ручной працы. У гэтым працэсе яшчэ шмат складанасцяў і сваіх асаблівасцяў.

Узяць, напрыклад, набор рубашак — падбор па малюнку і склейванне шпона: ім абкліваюць дэталі мэблі, каб умацаваць рэч і палепшыць яе знешні выгляд. На гэтым участку ствараецца «адзенне» мэблі, яе прыгажосць. Працујуць тут адны жанчыны. Ад работніцы патрабуеца не толькі акуратнасць, але і развітае пачуццё прыгажага, мастацкі густ у падборы тэкстуры драўніны. Амаль усе нашы наборшчыцы рубашак — высокакваліфікаваныя спецыялісты, працујуць творча і натхнёна.

У брыгадзе, якую ўзначальвае кандыдат у члены КПСС Фацінія Філіпаўна Яблонская, працуе 28 жанчын. За высокія працоўныя паказыкі калектыву прысвоена званне «Брыгада камуністычнай працы». 22 наборшчыцы гэтай брыгады з'яўляюцца ўдарнікамі камуністычнай працы.

Працуе ў гэтай брыгадзе Ніна Васільеўна Вышыдкевіч. Яна прыйшла на фабрыку яшчэ ў 1955 годзе. За кароткі тэрмін асвоіла професію, стала перадавіком вытворчасці, сістэматычна выконвае норму выпрацоўкі на 120% пры добрай якасці прадукцыі, ахвотна перадае свой волыт маладым работнікам. За добрую працу ўзнага-

Брыгада участка машины шліфоўкі Галіна Іванаўна Боткіна.

Шліфоўшчыцы Таіса Мейсан, Зінаіда Мандрык, Браніслава Шаркель.



роджана юбілейным медалем «За доблесную працу». План восьмай пяцігодкі Ніна Васільеўна выканала яшчэ ў студзені 1970 года. За паспяховае выкананне пяцігодкі і перадз'ездадускіх сацыялістычных абавязацельстваў яна ўзнагароджана медалем «За працоўную адзнаку».

У другой брыгадзе на наборы ablіcovачных рубашак для спальнага гарнітура «Селена» на экспарт выдатна працуе Тэрэза Станіславаўна Новік, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.



Прасоўшчыца, камсамолка Жэня Бурачонак.

Брыгада прасоўшчыц, якую ўзначальвае Тамара Савіцкая, пепшая на ўчастку фанеравання. У гэтай брыгадзе ўсе з'яўляюцца ўдарнікамі камуністычнай працы. Тут паказваюць узоры працы камуністы Лілія Пятроўна Мутыліна і Кацярына Аркадзеўна Пакліуха. Лілія Мутыліна старшыня цэхкома, аддае шмат увагі выхаваўчай работе сярод падлеткаў і маладых рабочых.

Больш дзесяці гадоў працуе ў цэху машыннай апрацоўкі Галіна Іванаўна Боткіна, брыгадзір участка машыннай шліфоўкі. Яе дружная брыгада не раз выходзіла пераможцам у сацыялістычным спаборніцтве і зімала першае месца не толькі ў цэ-

ху, але і па аб'яднанні. Галіна Боткіна ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Можна бясконца рассказаць пра выдатных працаўніц гэтага цэха. Пра становіцу ветэрана фабрыкі Ірыну Філіпаўну Ігнатовіч — яе працоўная дасягненні адзначаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, пра маладых работніц камсамолак Яўгенію Бурачонак, Людмілу Мячкоўскую, Марыю Гарошку і многіх іншых.

Асобна хочацца сказаць аб працоўным шляху Валянціны Галіцынай: яе партрэт змешчаны на вокладцы гэтага нумара часопіса. Амаль уся яе працоўная біяграфія звязана з фабрыкай. На фабрыку Валянціна прыйшла ў 1960 годзе. Дзевяціцагодовая дзяўчына пачала са сціплай прафесіі дзяжурнай сушыльшчыцы. Паступіла ў Мінскі завочны політэхнікум, паспяхова сумяшчала вучобу з работай. Скончыла політэхнікум, атрымала кваліфікацыю тэхніка-тэхнолага мэблевай вытворчасці. Цяпер член КПСС Валянціна Галіцына працуе інженерам-тэхнолагам аддзела галоўнага тэхнолага мэблевага аб'яднання.

Прайшла шлях ад рабочай да майстра ўчастка апрацоўкі зборачнага цэха Ганна Іванаўна Калубака. Яна дасканала асвоіла складаную тэхналогію апрацоўкі мэблі, з'яўляецца аўтарытэтным кіраўніком, выбрана ў бюро цэхавай партарганізацыі.

Складаную і працяглую аддзелку праходзяць дэталі мэблі. Спярша сухая бяйцоўка: яна надае цёмнае адценне. Затым дробнай скуркай здымаютъ з паверхні ворс і двойчы пакрываюць поліэфірным лакам на лаканаліўной машыне. Шліфуюць левы бок дэталі і канты, пакрываюць нітралакам на лаканаліўной машыне і ў пульверызацийнай кабіне. Пасля гэтага дэталь паступае на стужачна-шліфавальны станок і, нарешце, на паліравальны станок. Тут яе распаліроўваюць з дапамогай спецыяльнай пасты, пакуль яе паверхня не набудзе роўны люстэркава-бліскучы выгляд.

Вельмі добра працуюць аддзелачніцы зборачнага цэха Еўдакія Васільеўна Сушко, Рэгіна Васільеўна Скураторовіч, Зоя Дзям'янаўна Белянкевіч, Зінаіда Карнеўна Мандрык. Зоя Белянкевіч узнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, а Зінаіда Мандрык адзначана ордэнам «Знак Пашаны». У тым, што спальному гарнітуру «Селена» прысвойваецца Знак якасці, немалая заслуга работніц аддзелачнага ўчастка зборачнага цэха.

Няспынным патокам адгружуюцца новыя і новыя шафы, сталы, тумбачкі. Штодзённа ўсе канцы краіны адпраўляю-

ца з прадпрыемстваў аб'яднання — Маладзечанскай мэблевай фабрыкі і Вілейскай мэблевазборачнай фабрыкі — 260 шаф, 4 гарнітуры «Селена», 80 абедзенных сталоў, 650 табурэтаў, 40 тумбачак. А хутка іх будзе значна больш. Прадпрыемствы аб'яднання рэканструюцца і пашыраюцца, вырастуть новыя цехі. Да 1975 года

выпуск мэблі павялічыцца ў 2,3 раза. Сёлета будзе здадзены ў эксплуатацыю чатырохпавярховы новы адміністрацыйна-бытавы корпус з усімі бытавымі памяшканнямі і залай на 400 месц.


Р. ХАЦЯЛОВІЧ,
сакратар партыйнай арганізацыі Маладзечанскай мэблевай фабрыкі

Фота Ул. Вяхоткі.



Шліфоўшчыца Еўдакія Васільеўна Сушко.

Адзін з лепшых сталяроў аб'яднання І. К. Забагонскі збірае шафу.



ЯНА ПРЫЕХАЛА з Нясвіжа ўсвяляваная, нават крыху разгубленая. Ёй было не па сабе: гаспадарчы разлік у паляводстве наладзіла, а манізатары працу юць па старому. Таму і крытыкавалі. Паразважала сама з сабой і пайшла да старшыні:

— Машынна-трактарны парк на новыя рэйкі гаспадарання трэба ставіць...

Гараачая размова адбылася ў той вечар у вёсцы Лань. Некаторыя трактарысты пярэчылі: навошта тыя асабістый раҳункі! I так добра. Эканаміст Марыя Мікалаеўна Худая з алоўкам у руках даводзіла: гаспадарчы разлік дасць вялікую карысць.

І сабекошт прадукцыі, і працоўныя затраты, і прыбыткі.

Доўгі час не ладзілася з жывёлагадоўляй. Вырашылі больш увагі аддаць свінагадоўлі. На ферму падабралі сумленных жанчын, загадчыкам прызначылі камуніста Георгія Жука. Затэхнік Ганна Чычка з усёй сур'ёзнасцю ўзялася за племянную работу. Цяпер калгас «Ленінскі шлях» займае перадавыя пазіцыі ў Нясвіжскім раёне. Летась тут атрымана па 112 цэнтнераў мяса на сто гектараў сельска-гаспадарчых угоддзяў, у тым ліку 74 цэнтнеры свініны на такую ж плошчу ворнай зямлі.

— У бліжэйшыя гады,— расказвае Марыя Худая,— мы разлічаем выйсці на рубеж 200

чаліў член парткома трактарыста Уладзімір Галабурда. Вырасці больш як па 240 цэнтнераў з гектара. Па рэкамендацыі сакратара парткома Марыі Худой камуніст Пётр Саланевіч узначалі адстающую брыгаду і вывеў яе ў перадавыя. Цяпер зноў узяўся падняць брыгаду, што ў вёсцы Чанавічы.

Прыкметіць у чалавеку добре, дапамагчы яму — адметная рыса харкту Марыі Мікалаеўны. Яна дала рэкамендацыі для ўступлення ў партыю Леаніле Карабун, Ірыне Дашко, Георгію Жуку, Віктару Куліку. I не памылілася. Яны з гонарам апраўдаюць званне члена ленінскай партыі.

Удзячны партынаму важаку



Сцэна са спектакля «Амністыя». Ролю Рагнеды Іванаўны Божашуткавай выконвае народная артыстка БССР З. Браварская.

З НОВАЙ ЗАДУМАЙ

Сёння, бадай, не знайдзеш манізатара ў калгасе, які б не бачыў зруху ў трактарнай брыгадзе, аўтапарку. Раней, бывала, уздумалася паставіць новую дэталь у машыну — ідзе чалавек і бярэ на складзе, хоць і старая магла б яшчэ паслужыць. Цяпер іншая справа: кожны стараецца менш выдаткаўца сродкаў на рамонт, бо за эканомію плацяць. Ды і эканаміст Марыя Мікалаеўна не-не, ды і напомніць, што трэба берагчы калгаснае добро.

Неяк сабрала манізатараў на падвядзенне вынікаў работы. У прыклад паставіла Уладзіміра Галабурду, Аляксандра Чычку, а Вечаслава Гадуна папркнула, што залішне выдаткоўвае гаручое. Той на дыбкі:

— Не можа быць!

— Можа,— даказвала эканаміст.— Распісваўся ў накладных!

— Распісваўся.

— Дык давай лічыць.

Пачыранеў трактарыст. Затое потым пільна сачыў за выдаткам гаручага.

Успамінае Марыя Худая:

— Лягчэй і мне: кожны цяпер стараецца, каб не дапусціць марнотраўства. Летась, напрыклад, сэканомлена па калгасе запчастак больш як на трох тысячах рублёў ды 23 тонны дызельнага паліва...

Да ўсяго ёсьць справа калгасаму эканамісту. Марыя Мікалаеўна часта бывае ў паляводчых брыгадах, у жывёлаводаў. У спецыяльны сшытак запісвае

цэнтнераў мяса на сто гектараў угоддзяў. Задзел з пагалоўем маем добры, ды і волы немалы. Праўда, не хапае памяшканняў. Але думаем спрэвіца з цяжкасцямі.

Не баяцца цяжкасцей, упарты ісці да вызначанай мэты — вось, бадай, самае адметнае ў харкту Марыі Мікалаеўны Худой. Было нялёгка, калі па-ступала, а затым вучылася ў Лідскім тэхнікуме. Потым — праца і завочная вучоба ў Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Атрыман дыплом аб вышэйшай адукацыі. А Марыя Мікалаеўна ідзе далей. Займаецца на эканамічных курсах, па-ступае завочна ў Ціміразеўскую акадэмію на педагогічны факультэт.

— Пасада эканаміста,— кажа яна,— патрабуе і педагогічных ведаў. Уесь час маеш справу не толькі з лічбамі, а і з людзьмі.

Гэта тым больш слушна, калі ўлічыць, што Марыя Мікалаеўна Худая пяць гадоў узнічальвае партынны камітэт калгаса. Тут педагогічны тант патрэбны, як нідзе болей.

Камуністы паважаюць сваёго вожака за справядлівасць, чуласць, прынцыповасць. Стала правілам, што сходы праходзяць рэгулярна, на іх вырашуюцца самыя розныя, самыя на-дзённыя пытанні. Камуністы паказваюць прыклад у працы, грамадской работе. Трэба было ўзяцца за манізоване выро-шчванне бульбы, і звяно ўзна-

Міхаіл Максімовіч, Віктар Галабурда, Павел Жук, Анатоль Ка-менка і многія іншыя. Гэта яна парада ім пайсці вучыцца ў сярэднюю школу.

Шмат розных будзённых спраў у калгаснага эканаміста. Але Марыя Мікалаеўна ўмее так спланаваць работу, што хапае часу на грамадскія справы. Толькі вярнулася з XXVII з'езда Кампартыі Беларусі, як яе палымянае слова ўжо слухалі манізатары, потым — камса-мольцы Нясвіжа, школьнікі. Ка-чановіцкая сельская бібліятэка арганізавала вечар, і партынны вожак горача адгукнулася на просьбу расказаць аб рашэннях XXIV з'езда КПСС.

Вось чаму яна карыстаецца такім павагай і аўтарытэтам. Марыя Мікалаеўна Худая абрана дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. I яшчэ адна радасная падзея: за поспехі, дасягнутыя ў восьмай пяцігодцы, яе ўзнагородзілі ордэнам «Знак Пашаны».

...Вёска Лань. У самым пачатку вуліцы, што ідзе ад шашы Нясвіж—Клецк, стаіць дом, падарбаваны ў жоўта-карычневы колер. Тут і жыве Марыя Мікалаеўна. Вечарамі доўга свечыца яе вокны. Член райкома партыі, вожак сельскіх камуністаў чытае, аналізуе, намячае, каб заўтра прыйсці да людзей з новай добрай задумай.

I. ТАРТОУСКИ

ВОСЕНЬ — пара спелага жытва і новых прэм'ер. Гастрольнае лета і пара адпачынку прайшлі, гаснуць палявыя агенчыкі, запальваюца тэатральныя. Цікава, чым парадаюць гледача нашы тэатры ў новым сезоне?

Першым адкрыў заслону Акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Па традыцыі паставіў «Паўлінку». У каторы раз выйшла на сцэну прывабная купалаўская дзяўчына ў выкананні Алы Доўгай.

На сцэне зноў «Зацюканы апостал», «Трыбунал», «Начное дзяжурства», «Амністыя» — драматычныя творы Андрэя Макаёнка, Анатоля Дзялендзіка, Міколы Матукоўскага. Цікавыя спектаклі, на якія глядзячы ходзіць, білет купіць на іх не так проста.

Што ж зычыць нам новы сезон? Юбілеі не канчаюцца, ды і штодзённае жыццё патрабуе новых п'ес, тэатры не стаяць на месцы. Драматургі абязцаюць даць новыя опусы, але... Калі да 90-годдзя Янкі Купалы і Якуба Коласа ў наступным годзе будуть пастаўлены іх бессмяротныя «Раскіданае гняздо», «У пушчах Палесся», «Вайна вайне» ці «Шчасце паэта» Ва-сіля Віткі — пра Купалу, то да 50-годдзя заснавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, відаць, трэба стварыць не-

ТЭАТРЫ



«Зацюканы апостал». Ролю Маці выконвае народная артыстка БССР З. Браварская, ролю Таты—артыст А. Мілаванаў.

Фота Ул. Крука.

шта новае, адпаведнае выдатнай даце, паказаць спектаклі аб людзях нашай сучаснасці або пра гісторыка-рэвалюцыйныя падзеі тых часоў.

Калі запытаешся ў наших рэжысёраў — над чым будзеце працаўцаць у новым сезоне? — ахвотна адказваюць: над Шэкспірам, Астроўскім, Ляонавым. А з беларускіх аўтараў? Паціскаюць плячыма, кажуць: пакуль што драматургі толькі абяцаюць...

Дарэчы, аб рэжысёрах.

Мінулы сезон пазнаёміў гледачоў з новым галоўным рэжысёрам у тэатры Купалы — Ціханам Аляксеевічам Кандрашовым. Ён абвясціў сваё творчае крэда ў спектаклях «Апошняя ахвяра» А. Астроўскага, «Амністыя» М. Матукоўскага. Вельмі парадавалі выпускнікі тэатральнага інстытута Валерый Раеўскі і Барыс Луцэнка. Іх спектаклі «Трыбунал» (Раеўскага) і «Зацюканы апостал» (Луцэнкі) кра-самоўна сведчаць аб вельмі багатых рэжысёрскіх мажлівасцях і творчай смеласці. Цікавае знаёмства з маладым беларускім рэжысёрам Віктарам Каралько адбылося ў тэатры драмы і камедыі, які выступае ў Бабруйску. Ён паставіў спектакль па п'есе венгерскага драматурга Міклаша Д'ярфаша «Прачніся і спявай». Гэты спектакль прыцягвае ўвагу гледача

свежасцю жанра і арыгінальнай, тэатральна яркай пастаноўкай.

Упэўнена ідуць у рэжысуру і маладыя жанчыны, выпускніцы Беларускага тэатральнага інстытута. Вацлава Вярбоўская паспяхова паставіла музычную камедыю І. Кальмана «Фіялка Манмартра» ў Беларускім дзяржаўным тэатры музкамедыі. Людміла Тарасава стварыла спектакль для дзяцей «Адчыніце, казляняткі!» Петруся Макаля ў Рэспубліканскім тэатры юнага гледача.

Прыемна адзначаюць, што новае маладое папаўненне, якое прыйшло ў нашы тэатры за апшині час, упэўнена бярэ ў свае руکі стырно сцэнічнага мастацтва. Нядайні крызіс з новымі кадрамі (у часе вайны яны не рыхтаваліся) пераадолены, прычым новая рэжысура і акцёры ўносяць свежасць, малады запал, творчае гарэнне. На сцене нашых тэатраў заваявалі прызнанне і вядуче становішча маладыя актрысы: Л. Давідовіч, Г. Талкачова, М. Захарэвіч, Г. Маркіна, Т. Шашкіна, Б. Масумян, Н. Былінская, Л. Цімафеева, Р. Маленчанка, Л. Барташэвіч, Н. Гайда, Э. Крайко, В. Мазур, С. Данілюк, І. Шыкунова, Л. Бржазоўская, Н. Паўлава, А. Палухіна. У гэтых таленавітых жанчын сапраўднае акцёрскае дараванне, яны ўпэўнен-

на ідуць на змену старым майстрам сцэны.

Што ж паказваюць і абяцаюць стварыцы актрысы нашых тэатраў у новым сезоне?

Галоўную ролю ў спектаклі «Без віны вінаватыя» А. Астроўскага (рэжысёр Л. Рахленка) — Кручыніну будзе выконваць Таццяна Аляксеева, а Лідзія Ржэцкая, якая некалі многія гады яе іграла, рэпеціруе Галчыху. Аляксеева пакажа і пралог «без віны вінаватых», які раней не ставіўся. У ім Кручыніна, як вядома, з'яўляецца на сцену маладой дзяўчынай. У ролі Карынкінай выступіць Галіна Арлова. Зінаіда Браварская, Лілія Давідовіч заняты ў новым спектаклі па п'есе Леаніда Ляона-ва «Залатая карэта», яго рыхтуе Ціхан Кандрашоў.

У Купалаўскім тэатр прыйшло акцёрскае папаўненне. Гэта студэнты-выпускнікі Беларускага тэатральнага інстытута Саша Уладамірскі, Сяргей Краўчанка, Юры Лясны і Наташа Качатко-ва. Усе яны дэбютуюць у спектаклі для дзяцей, вядомай казы «Беласнекка і сем гномаў» А. Табакова і Л. Усцінавай. Ставіць спектакль дыпламант Ленінградскага тэатральнага інстытута А. Андросік.

Тэатр імя Якуба Коласа адкрыў свой новы сезон у Віцебску спектаклем «Несцерка» Віталія Вольскага, што стала ўжо традыцыяй.

Выпускніцы Беларускага тэатральнага інстытута Галіна Маркіна, Тамара Шашкіна, Галіна Пальчэўская, якія занялі ў тэатры вядуче становішча, выступяць у новых ролях у спектаклях па п'есах А. Макаёнка «Зацюканы апостал», А. Астроўскага «Пучына», эстонскага драматурга Каўгвера «Свой востраў».

Беларускі дзяржаўны тэатр музычнай камедыі адкрыў другі сезон у Мінску «Халопкай» Н. Стрэльнікава. Яна пастаўлена рэжысёрам Вацлавай Вярбоўскай. Пойдуць ужо вядомыя музычныя спектаклі «Пяе жаваранак» Юрыя Семянякі, «Вольны вецер» І. Дунаеўскага, «Каўказская пляменніца» Р. Гаджыева. Ідзе праца над пастаўкой «Баядэры» і «Сільвы» І. Кальмана. У перспектыве «Рэпартаж з пекла» Яўгена Глебава, «Чацвёрты пазванок» Р. Гаджыева (паводле Марці Ларні).

У тэатры склаўся малады, але прафесійна цікавы артыстычны калектыв, у якім вылучаюцца актрысы Наталля Гайда, Эла Крайко, Вікторыя Мазур, Наталія Гардзіенка, Любка Панова, Ніна Белавусава. Гэта ўсё кансерваторская і інстытуцыйская моладзь, што паспяхова паказала сябе ў спектаклях і канцэртах сінтэтычнага і прыгожага жанру — аперэты.

Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі, які выступае ў Бабруйску, апрача сваіх выпускных спектакляў «Ідыёт» Ф. Дастаеўскага і «Вечары беларускіх казак», мае паказаць у новым сезоне «Бацькаўшчыну» Кузьмы Чорнага. Гэта цікава. У маладым тэатральным калектыве, складзеным амаль цалкам з выпускнікі Беларускага тэатральнага інстытута, многа таленавітых акцёраў, яркіх творчых індывідуальнасцяў. Сярод іх Ала Палухіна. Яна ўдала выступіла ў ролі Настасці Філіпаўны ў «Ідыёце» і ярка камедыйнай ролі цёці Тоні ў спектаклі «Прачніся і спявай». Ад акцёраў маладога тэатра можна чакаць новых творчых адкрыццяў.

Беларускі дзяржаўны тэатр юнага гледача яшчэ ў верасні адкрыў свой новы сезон камедыяй Віталія Вольскага «Цудоўная дудка», неўзабаве паказаў і прэм'еру спектакля «Дзяўчынка і красавік» Т. Ян (рэжысёр Л. Таракава). У ролі дырэктара школы Ніны Андronаўны ў ім выступіла Людміла Цімафеева, бабулькі — Паліна Ротар. Галоўны рэжысёр тэатра Б. Ганага ставіць спектакль інсцэніроўку выдатнага рамана Э. Войніч «Агадзень», якая ў тэатры пойдзе пад называй «Італьянская трагедыя». Для самага малененькага гледача рыхтуеца новая п'еса-казка Петруся Макаля «Дай вады, калодзеж».

У рэпертуарных планах тэатра пастаўка п'есы ўдзельніка баёў за Брэсцкую крэпасць Алеся Махнacha «Гаўрошы Брэсцкай крэпасці», новая п'еса І. Шамякіна, В. Зуба, А. Вярцинскага.

Адным словам, новы тэатральны сезон пакажа, як тэатры да яго падрыхтаваліся, якія станоўчыя змены ў іх адбыліся. Цікава пазнаёміцца з новымі акцёрамі і рэжысёрамі ў новых спектаклях, якіх чакае наш глядач.

Савецкі тэатр стаў любімым палацам мастацтваў, ён дае людзям не толькі эстэтычную асалоду, але і ўзбагачае іх новымі думкамі і прыгожымі эмоцыямі, якія дапамагаюць тварыць радаснае, сонечнае жыццё.

Яўген РАМАНОВІЧ,
заслужаны артыст БССР

ПАКАЗВАЮЦЬ, ДРАМАТУРГІ АБЯЦАЮЦЬ



У БУЛАЧНАЙ

Міхась ЛЫНЬКОЎ

Мал. І. Давідовіча.

Збіраючыся выехаць з Парыжа, мы зашлі ў булачную, каб купіць хлеба на дарогу.

Дзве дзяўчыны спрытна завіхаліся за прылаўкам: абслугоўваючы пакупнікаў, адважвалі хлеб, прымалі гроши. І кожнаму, акрамя хлеба, адпускалі яшчэ па добраі усмешцы. Гэта ўжо не за гроши і без вагі у якасці, так сказаць, прэміі. Хаця ўсе мы ведаем цану ўсмешкі прадаўца, заўсёды стандартнай, раз і назаўсёды завучанай, але тут справа выглядала крыху іначай. «Прэміяльныя» не былі падобны адна на адну. Усмешкі абедзвюх прадаўшчыц вар'іраваліся ў залежнасці ад таго, хто быў пакупніком: жанчына ці мужчына, хто колькі купляў, як хто зварочваўся да іх, і ўрэшце некаторую і, відаць, не апошнюю ролю

ў класіфікацыі ўсмешак меў і ўзрост пакупніка. Як потым мы даведаліся, на якасць «прэміі» аказвалі ўплыў і некаторыя іншыя акаличнасці, не прадугледжаныя статутам усмешкі.

Дык вось, мы стаялі ў булачной і мімаволі любаваліся працай дзвюх прадаўшчыц. Абедзве яны былі маладыя, крыху падобныя адна на адну. Гэта падабенства павялічвалася адноўкавае адзенне: адноўкавыя беласнежныя фартухі і такія ж наколкі на пышных косах. Але ж з першага, бегла кінутага позірку мы і адрознівалі адну ад адной. Па колеры кос, па вачах. У той, што з ільнянымі космачкамі, якія выбіваліся з-пад наколкі і завіваліся калечкамі, у вачах была такая нябесная сінь, што як зірнеш у глыбіню гэтай сінявы, дык на сэрцы ад-

разу і пацяпле. У другой, смуглявай, як галачка, вочы нагадвалі сузор'і цёмнай паўднёвой ночы, поўнай розных чарап і спакусаў. Зірнеш у такія вочы — і аблаліш адразу сэрца. І, падпаленае, яно чамусьці захаладае, і нараджаецца ў ім нейкае трывожнае і даволі-такі сумнае пачуццё: а чаму ты ўжо не малады...

Мы ўсе стаялі і любаваліся працай прадаўшчыц. Вось яны адважылі хлеб ста-рому чалавеку, бадай што дзядулю. У яго трэсліся руکі, калі браў хлеб, і нешта шамкаў бяззубы рот, відаць, дзяка-ваў дзяўчатаам. А яны адзялілі яго сціплай, паблажлівай усмешкай ды яшчэ сказалі на развітанне:

— Ешце на здароўе, дзядуля, ды па-праўляйцеся!

— Абавязкова, абавязкова, дзяўчаткі,
па вашаму загаду...

Ля прылаўка з'явіўся чарговы пакупнік, малады, зухаваты паштальён. Ён рапшуча палажыў свае гроши на прылавак, падміргнуў адной і другой і, прайшоўшы рукою па вусах, не папрасіў, а загадаў:

— Батон, прыгажуні!

Яны абедзве кінуліся выконваць яго загад, і хутка ён атрымаў хлеб ад той, якая аказалася больш спрытнай. Падаючы яму хлеб, яна адaryла яго такой усмешкай, што ён палічыў патрэбным яшчэ раз прайсціся па сваіх вусах.

— Для вас спецыяльна! — сказала ў захапленні сінявокая і сарамліва апусціла вочы. Яе вуши ўзгарэліся лёгкай чырваниню.

Паштальён зухавата развітаўся, ледзь дакрануўшыся пальцамі да свайго берзта, і з выглядам пераможцы выйшаў з булачнай. Тут дзяўчаткі чамусьці коса зірнулі адна на адну і спахмурнелі. Відаць, захапляцца бравым паштальёнам мела права толькі адна...

Але доўга хмурыйца няма часу. У булачную зайшла новая пакупніца. Эта была зграбная маладая жанчына ў сціплым, але прыгожым адзенні, з спакойнымі ўраўнаважанымі рухамі. Дзяўчаты сустрэлі яе таксама ўсмешкай. Але гэтая ўсмешка была ўжо зусім стандартная, адноўкавая, тая прафесійная ўсмешка, якую патрабуе служба. Між сабой дзяўчаты неўзаметку пераміргваліся, кідаючы позіркі на жанчыну. Калі тая выходзіла, яны развіталіся з ёй той жа афіцыйнай ўсмешкай, халоднай і саладжавай. Відаць, прыгожым дзяўчатам не даспады другія прыгожы жанчыны.

І зусім чамусьці скіслі нашы дзяўчаты, калі да прылаўка падышла старая і пачала доўга, пераборліва выбіраць батончик хлеба. Яна нюхала, праводзіла ногцем па паддумяненай скарынцы, спрабуючы, відаць, на чэртвасць. Дзяўчаты, крыху прыўзняўшы насы, маўкліва сузіралі старую і чакалі, калі яна нарэшце выбера. Урэшце падабраны батон задаволіў старую, і, расплаціўшыся, яна патупала да дзвярэй. Дзяўчаты аж уздыхнулі з палёгкай, адна, забыўшыся на нас, нават паказала язык услед старой, але тая раптам павярнулася, зноў падышла да прылаўка, аддала свой хлеб і зноў пачала доўга, марудна корпацца ў грудзе батонаў, каб выбраць нешта лепшае. Ужо цямнелі твары дзяўчат, у адной ужо распльываліся па шчоках чырвоныя плямы, і па ўсіх паводзінах дзяўчат відаць было, што нашы слайныя прадаўшчыцы могуць згубіць неўзабаве апошнія рэшткі цярплівасці. Але урэшце старая пайшла, і, пырснуўшы смехам, дзяўчаты аж уздыхнулі, пазбавіўшыся ад зануднай пакупніцы.

У булачнай бадай што зусім апусцела, і абедзве прадаўшчыцы надзялілі і настай ледзь прыкметнай ўсмешкай, якая азначала:

«Што можам прапанаваць вам, паважаныя панове?»

Сярод нас быў людзі рознага веку — і старэйшыя, і маладзейшыя, і зусім маладыя. Тому і ўсмешка была крыху неазначальная, расплыўчатая, звернутая, так сказаць, да ўсяго нашага калектыву.

З французскай мовай мы быўлі крыху не ў ладах, а таму запытаўся паанглійску:

— Дайце, калі ласка, нам хлеба!

— Колькі? — перапыталі дзяўчаты, і па іх тоне мы зразумелі, што інтэрэс дзяўчат да нашых асоб неяк адразу знізіўся.

— Адну, дзве буханкі.

— Гм... — буркнула пад нос адна з дзяўчат. Потым яны хітравата перамігнуліся, нешта шапнулі адна адной і смуглівая пайшла ў дальні кут, дзе на прыпіленай паліцы ляжала з дзесятак батонаў. Відаць, былі яны з заляжалых, учараашніх ці пазаўчараашніх, бо парадкам прыпудрыліся мучным пылом.

Хутка ў нашых руках апынуліся два батоны, падобныя па сваёй форме на два паленцы звычайных дроў. Але гэтае падабенства было не толькі ў форме. Яны да таго аказаліся чэрствыя, зусім скамяньлыя, што іх з поспехам можно было б скарыстаць на рамонце славутай Эйфельавай вежы.

Дзяўчаты, з затоенай хітрынкай у вачах паглядваючы на нас, паціху перашпталіся.

— Аднак і ўліплі мы, браткі, з гэтым хлебам... — сказаў нехта з нас.

Пачу́шы слова на незнаёмай ім мове, дзяўчаты адразу насыржыліся. Мы яшчэ параіліся між сабой, што нам рабіць з нашымі прыпіленымі трафеямі, ці браць іх з сабою ці аддаць назад. І толькі памкнуліся выйсці з булачнай, як адна з дзяўчат прыпініла нас.

— Прабачце... На адну хвілінчу...

У голасе яе адчувалася замяшанне.

— Яшчэ раз прашу пррабачэння! Мы хацелі спытацца ў вас: на якой мове вы толькі што размаўлялі між сабой?

У ях вачах быўлі разгубленасць і зацікаўленасць. І калі яна даведалася, што мы рускія, шчокі яе ўзгарэліся такім шчодрым румянцем, што ў булачнай нібы пацяпела. Яна замітусілася, нешта сказала сваёй сінявокай напарніцы. І тут мы пачулі тры слова:

— Дайце ваш хлеб!

Нам здалося, што сказана гэта было так рэзка і сурова, што нехта з нас зноў прамовіў:

— Ну і ўліплі, чым далей, тым глыбей...

Не ўступаючы ў залішнюю дыскусію, мы аддалі куплены хлеб і, нічога не разумеючы, паціху рушылі да дзвярэй.

— Пачакайце, пачакайце, куды ж вы? — спыніла нас смуглівая. Мы прыпініліся адчуўшы яўную цеплыню ў яе голасе.

І тут мы ўбачылі ў руках сінявокай дзве буханкі хлеба, не батоны, а іменна буханкі. Румянная скарынка на іх так зіхацела, нібы пыхала жарам печы, дзе пякліся гэтыя буханкі. Вось яны апынуліся на прылаўку, цёплыя, пахучыя, крамяныя, як шчокі малога.

Мы ўжо руکі працягнулі за хлебам, але нас зноў прыпінілі:

— Пачакайце, панове, пачакайце!

У руках сінявокай зашаргала стракатая абротачная папера. Смуглінка дастала ружовую тонкую істужку. Неўзабаве абедзве буханкі быўлі загорнуты ў паперу і з рук у рукі перададзены нам.

Мы моўкі стаялі з хвілінай, узрушаныя і расчуленыя ўчынкам гэтых слайных дзяўчат, якіх мы бачылі ўпершыню і, відаць, ніколі не пабачым болей. Спахапіўшыся, бо доўгае маўчанне магло б стаць нетактоўным і непрыстойным, мы шчыра аздзякавалі дзяўчатам і рушылі на вуліцу.

Мы прайшлі ўжо цэлага паўквартала, калі самы маладзейшы з нас рашуча павярнуў назад і пайшоў так хутка, што ў

Яўгенія МАЛЬЧЭУСКАЯ

Залатая мяцеліца

Зноў за хмаркаю лёгкаю
Цень бяжыць па зямлі.
На зімоўку далёкую
Ужо ляціць жураўлі.

Шэрай посцілкай сцелюцца
Туманы над ракой.
Залатая мяцеліца,
Залаты непакой.

Восень рупна развесіла
Павуціны антэн...
Мне і сумна і весела
Ад тыхіх перамен.

Залатая мяцеліца,
Залаты непакой,
Хай жа сэрца даверыца
Прыгакосці такой!

Стаяць бярозы

Стаяць параненыя войнамі
Забітаваныя ствалы.
На іх вачах хавалі воінаў,
Што тут, пад імі, паляглі.

Стаяць над могілкамі брацкімі,
На плечы ўсклаўшы цішыню.
Нібыта ўдовамі салдацкімі
Сюды прыйшлі упершыню.

вулічнай гамане мы не змаглі нават аклініць яго, каб спытацца аб яго намеры.

Праз якое паўгадзіны ён вярнуўся, нагружаны такой колькасцю буханак, што гэтага хлеба нам усім хапіла б не толькі да Масквы, але і да самага Ціхага акіяна.

— Навошта ты купіў столькі?
Ён апусціў крыху вочы і, як бы апраўдаўчыся, сказаў:

— Ведаецце, дарога дзейнічае на мяне неяк асабліва... Я тады заўсёды баѓата ем...

Мы такоўна прамаўчалі, і толькі самы старэйшыя праказаў, ні да кога асабіста не звяртаючыся:

— Гэта бывае...

А кожны з нас падумаў: як гэта добра быць маладым... І ніхто не асудзіў чалавека за яго, здавалася б, залішнія хлебныя турботы...



МЕЛІЯРАТАРЫ

Калядзічы прадалі карову. Суседзі ахнулі: гэтая сям'я — і раптам без карміцелькі! Дзяцей без малачка пакінулі!

Вядомая на ўсё сяло балбатлівая бабка Ксения зараз жаўмяшалася ў сямейныя справы.

— Да хіба добрая гаспадыня кіне новы дом? Як гэта так — распрадаць гаспадарку і за мужам лезці ў чортава балота!

Зміtro Нічыпаравіч таксама адгаворваў жонку ад яе задумы. Трэба будзе на балоце працеваць аж да самай зімы. Пад нагамі хлюпocha сцюдзёная вада, спадарожнік прастуды... Шкадаваў сваю жонку Калядзіч.

Нікога не слухала Надзея Іванаўна. У яе сям'і трое меліяратараў, а яна будзе чацвёртая. Падлетка Івана возьме з сабою, маленькага Сашу пакіне ў ба-булі.

Надзея Іванаўна рыхтавалася да экзаменаў. Чытала кнігу з апісаннем будовы экскаватора, рабіла запісы ў шытку. У яе лексіконе з'явіліся новыя сло-

вы: зубчастыя шасцяронкі, тармазныя стужкі, рычагі кіравання, вінтавы нагнітальнік.

На сядзібе БМУ стаяў старэнкі экскаватор Э-352. Вось ля яго і праводзіліся заняткі. Кансультаваў вопытны машыніст Якаў Раманавіч Кузьміч. Ён працеваў з дня заснавання меліярацыйнай станцыі [Цяпер Ярэміцкае БМУ], яшчэ самога Калядзіча вучыў вадзіць экскаватор. За шматгадовую ўдарную працу Якава Раманавіча ўзнагародзілі ордэнам Леніна. А цяпер ён кіруе рабачкомам.

Надзея Калядзіч паспяхова здала экзамены. Але самае га-лоўнае было наперадзе.

Пачала са змазкі. Рукі ў яе спрытныя, умелыя. Зміtro назіраў за яе работай і ласкова ўсміхаўся. Загуў магутны матор. Надзея Іванаўна — памочнік машыніста — расстаўляе тычкі, указываючы шлях экскаватору. Ды-біцца ззаду выкінутая на бераг зямля, далёка-далёка відна траса новага канала.

5,5 тысячы кіламетраў — такая працягласць нафтаправода «Дружба». Каля 900 кіламетраў паўночна-заходняга адгалінавання гэтай магістралі абслугоўвае Полацкае упраўленне. На трасе гэтага участка размешчана 5 нафтаперапамповачных станций.

На здымку: аператар Ларыса Перапяліцьна на пульта кіравання Наваполацкай нафтаперапамповачнай станцыі. Фота В. Кашавога і Н. Акімава (БЕЛТА).



12

Задаволены машыніст працай свайго памочніка. А неўзабаве Надзея Калядзіч навучылася не толькі кlapatліva даглядаць машыну, але і кіраваць ёю.

Каб балотныя землі ператварыць ва ўрадліве поле, шмат трэба затраціць сіл і сродкаў. Тут працуець геадэзісты, бульдазерысты, трактарысты, шафёры, будаўнікі, арматуршыкі. Але менавіта экскаваторшыкі пачынае асвойваць новы масіў, пракладваючы цэнтральны магістральны канал, па якім сцякае балотная вада. Тады пачынаецца карчоўка лесу і хмызняку, заканчвае работы магутныя балотныя плугі.

Круглыя суткі ўлетку працуе сямейны экіпаж Калядзічаў. Хоць сабе хмары камароў, хоць пад кожным кустом прытаілася вужака. Пад напорам чалавека пераўтвараецца прырода, адступаючы балоты. Лозунг сям'і Калядзічаў — пяцігодку выкананіца датэрмінова!

Адслужыў ваеннью службу Міхail, пачаў працеваць машыністам экскаватора, Іван — яго памочнік. У пэўны час мяніеца змена, бацька і маці перадаюць у поўнай спраўнасці машыну і дакладваюць: зменнае заданне выканана на 150 працэнтаў. Канчаецца змена. Цяпер ужо дакладваюць сыны: машына спраўная, працэнт выканання — 150.

Раз у тыдзень прыязджалі яны дадому. Палілі печ, варылі абед, мыліся ў лазні, адпачывалі. Маці завіхалася на кухні, каб смачней накарміць сям'ю, затым пачыналася мыцё бялізны, цыраванне.

— Па-гарадскому жывяцё, хлеб і масла ў магазіне купляеце, — папракала бабка Ксения. — Нават яечак не маецце. Курачак звялі, каўбаску на талерачку раскладаецце...

— Да ты, бабуля, сядай разам з намі за стол, — падміргваў гаспадар, — чараку возьмеш!

Бабуля не адмаўлялася ні ад яды, ні ад чаракі. А сама ўсё бурчэла:

— Вякамі ў гэтых балотах чэрці вадзіліся. Ніхто вам не паверыць, што там пшанічка будзе расці. З богам спрачацца нельга. Даў ён на кару людзям балота, яно і будзе навекі. І ў пісанні сказана, што крывае не выпрастаетца.

...Паляпшаць прыроду паднялася ўся краіна. Штогод калгасы і саўгасы Брэсцкай вобласці атрымлівалі многія тысячи гектараў асвоеных тарфянікай. Калядзіч з сынамі і жонкай пракладваў каналы ў Драгічынскім і Пружанскім, Кобрынскім і Жабінкаўскім раёнах. Інжынер Ярэміцкага БМУ Анатоль Іванавіч Дзівакоў гаворыць:

— Заданне восьмай пяцігодкі экіпаж Калядзічаў выканана ў кастрычніку 1969 года. А цяпер

яго лозунг: «Дзевятую пяцігодку — у тры з палавінай гады»!

Галава сям'і водзіць экскаватор 18 гадоў, выняў каля мільёна кубаметраў грунту. Каб злучыць пракапаныя ім каналы ў адну лінію, то яны працягнуцца ад Брэста да Мінска.

Апошнімі гадамі дружная сям'я асушила Польскую балота на тэрыторыі калгаса «Праўда» Кобрынскага раёна. Вялікі масіў, некалькі тысяч гектараў. На асушанай плошчы створаны новы саўгас «Дружба».

Адбыліся змены і ў сям'і. Закончыўшы Пінскі гідрамеліярацыйны тэхнікум, старэйшы сын Мікалай стаў майстрам участка. Іван служыць у арміі, а на яго месца стаў самы малодшы, Саша. Што датычыць гаспадаркі, то яна створана нанава. Ёсьць карова, вепрукі, куры. Гаспадарку даглядае жонка Міхailа — Аляксандра, у яе ўжо дзве дзяцей.

А маці не пакідае баявога паста, сваім прыкладам захапляе і выхоўвае дзяцей. Цяпер сям'я — дзесяць душ, з іх трое ўнукаў.

...У выхадны дзень да дома Дэмітра Калядзіча падкадціў службовы аўтобус. Надумаліся ўсёй сям'ёй паехаць у калгас «Праўда» палюбавацца плёнам сваёй шматгадовай працы. Першы да аўтобуса падышоў бацька. За ім — стройная жанчына з апаленым вятрам і сонцам тварам. Яна выглядае маладзей за свае сорак пяць гадоў. Паходка плаўная, лёгкая. За ёю садзяцца ў аўтобус сыны, нявесткі з унукамі.

Меліяратараў сустрэў заслужены аграном рэспублікі Аляксандар Сцяпанавіч Дрозд. Яны разам аглядаюць поле, дзе яшчэ зусім нядаўна было непраходнае балота, а цяпер спеюць буйныя каласы пшаніцы. На акультуранных лугах буюць сеянія травы.

— Любуйцеся, сябры, і ганарыцеся! Разлічваем сабраць па 35 цэнтнераў пшаніцы з гектара, — гаворыць аграном.

Калышыцца пшанічнае мора. Міхail усміхаецца.

— А бабка Ксения ўсё бурчэла, што мы дарэмна ў балотах капаемся, біблію ўспамінала.

— Не дажыла бабуля, не ўбачыла пшанічкі на балоце, — уздыхнуў бацька.

— Адступілі балоты, пахара-шэла зямля. Дзякую вам за гэта, — вітаў меліяратараў дырэктар саўгаса «Дружба» Мікалай Кірылавіч Грыневіч.

У Дырэктывах XXIV з'езда КПСС на новую пяцігодку ёсць такія слова: «Кожны савецкі чалавек сваёй працай набліжае перамогу камунізму». Гэтыя слова цалкам стасуюцца да Надзеі Іванаўны і яе дружнай вялікай сям'і.

М. ЛАЧЫМАЎ
Кобрынскі раён.

АПОСТАЛ ГУМАНІЗМУ

(Да 150-гадовага юбілею Ф. М. Дастваўскага)

Адзін з найвялікшых у свеце мастакоў слова, Дастваўскі быў, бадай, найбольш складаным і самым супярэчлівым пісьменнікам, публіцыстам і філосафам. Ул. І. Ленін адзначаў у творчасці Дастваўскага наяўнасць самых вострых «супярэчнасцей, зломаў» і ў той жа час высока цаніў створаныя ім «жывыя карціны рэчаіннасці». М. Горкі лічыў, што па сіле мастацкага выяўлення Дастваўскі «роўны, магчыма, толькі Шэкспіру», але, прызнаючы неаспречную геніяльнасць Дастваўскага, не спыняў змагання супраць рэакцыйнасці некаторых яго ідэй.

Як чалавек і як творчая індывідуальнасць, Дастваўскі фарміраваўся ў вельмі цяжкую, пераломнную эпоху, якая стала пасля разгрому дзекабрыстаў. Расія стагнала тады пад ярмом прыгону і паліцыйскага тэрору, была забітая і падаўленая. Толькі ў самых глыбокіх яе нетрах, у народных нізах, спелі пратэст і абурэнне, якія аказвалі рэвалюцыі-зуюче ўздзеянне на лепшых людзей Расіі. Да саракавых гадоў выкрышталізваліся рэвалюцыйна-дэмакратычныя праконанні Бялінскага, да яго голасу прыслухоўвалася ўся прагрэсіўная Расія, у тым ліку і малады Дастваўскі.

Дастваўскі вырас у сям'і ўрача ма- скойской «бальніцы для бедных» і з дзя- цінства быў сведкам пакутлівых драм у асяроддзі прыдущаных прыгонным рабствам простых людзей. З пераездам у 1837 годзе ў Пецярбург ён апынуўся на становішчы паўгалоднага разначицы, за- знаў галечу і прыніжненне сваёй чала- вечай годнасці. Яго ўласны жыццёвы вопыт, яго назіранні над непрыгляднай рэ- чаіннасцю давалі багаты матэрыял для мастацкай творчасці.

У сваім першым творы—рамане «Бед- ныя людзі» (1846 г.) Дастваўскі з вялі- кай сілай раскрыў трагізм лёсу гарадскіх беднякоў, бяспрайных і галодных, глы- бока агаліў сацыяльны антаганізм, пака- заў, як у вельмі багатым сталічным горадзе бязмерна пакутуюць і часта гі- нуть тысячи працаўнікоў, душэўна чыс- тых, высакародных, чалавечных, накшталт маленькага чыноўніка Дзвешукіна, асірацелай Варанькі, хворага на сухоты студэнта Пакроўскага. Малады пісьмен- ник выкryваў агіднасці ўласніцкага грамадства, з'явіўся песняром прыніжаных і абяздоленых. «Самы прыгнечаны, апошні чалавек ёсць таксама чалавек і завецца брат мой!—так ён вызначыў галоўную думку свайго рамана. Раман гэты радасна вітаў Бялінскі: «Гонар і слава маладому паэту, музу якога любіць людзей на гарышчах і ў сутарэннях!..»

Асабістое знаёмства ў 1845 г. з Бялін- скім і яго акружэннем зрабіла на маладога Дастваўскага моцнае, глыбокое ўражанне, і ён гатовы быў паклясціся: «Я заслужу, пастараюся стаць такім жа цудоўным, як яны, буду «верны!.. у іх адных ісціна, а ісціна, дабро, праўда заўсёды перамагаюць і трывумфуюць над распустай і злом». Дастваўскі шчыра ханеў быць з тымі, хто змагаецца ў імія перамогі чалавечай праўды і справядлі- васці. Яго захапілі ідэі ўтапічнага сацыялізму. У 1847 годзе ён зблізіўся з гуртком Петрашэўскага, жыва ўдзельнічаў у

абмеркаванні шляхоў развіцця Расіі. На пасяджэнні гуртка чытаў славутае пісьмо Бялінскага да Гогаля, названае Леніным лепшым творам бесцэнзурнага дэмакратычнага друку.

Нечакана-трагічны паварот у жыцці Дастваўскага адбыўся вясной 1849 года: быў разгромлены гурток петрашэўцаў. Арыштавалі і Дастваўскага, прыгаварылі да пакарання смерцю. Разам з петрашэўцамі ён перажыў «жахлівія, бязмерна страшныя хвіліны чакання смерці». Але смяротная кара ў апошнюю хвіліну была заменена катаргай і ссылкай.

Пяць гадоў катаргі, пяць гадоў ссылкі... Гэта дзесяцігоддзе моцна надламала Дастваўскага.


Калі ў 1859 г. скончылася ссылка, Дастваўскі апынуўся на ідэалагічным раз- дарожжы. Яго творы гэтага пераходнага перыяду працягвалі лінію «Бедных людзей», былі тэматычна звязаны з гэтым раманам.

Аднак умацаванне ў краіне палітычнай рэакцыі, расправа над Чарнышэўскім і Пісаравым, ганенні на рэвалюцыянеру, рэпрэсіі супраць някрасаўскага «Современника» і ўсяго дэмакратычнага друку вызначылі і ідэйную і літаратурную пазіцыю Дастваўскага. З сярэдзіны 60-х гадоў у яго творчасці ўяна загучэлі матывы адмовы ад актыўнай барацьбы і рэ- валюцыйнага пратэсту.

Было б, аднак, няправільна думаць, быццам Дастваўскі з гэтага часу адмовіўся ад добрахвотна ўзятай на сябе місіі абаронцы прыніжаных і зняважаных, перастаў быць бытапісцам трушчоб і сутарэнняў. Не, ён, як і раней, будзе апісваць змрочныя гісторыі, якія «так часта і непрыкметна, амаль таемніча, адбываюцца пад цяжкім пецярбургскім небам, у цёмных, таемнічых завулках вялізнага горада, сярод узбаламучанага кіпення жыцця, тупога эгаізму, інтарэсаў панурай распusty, скрытых злачынстваў, якія сутыкаюцца паміж сабою, сярод усяго гэтага страшннага пекла бязмэтнага і ненармальнага жыцця».

Але цяпер перад намі як бы двое Дастваўскіх: адзін з непадробнай шчырасцю пакутуе, назіраючы бясконцыя людскія пакуты, народжаныя буржуазным грамадствам, і разам са сваімі героямі абураецца жыццём, крычыць ад ня- сцерпнага болю; другі, разважаючы пра немінучасць пакуты ў сучасным свеце, гатовы прызнаць іх ачышчальню сілу, заклікае да цярплівасці і пакорлівасці.

У 1866 годзе з'явіўся раман «Злачынства і пакаранне» — найлепшы мэстацкі твор Дастваўскага. Тут шмат жахлівай праўды аб паслярэформеннай буржуазнай рэчаіннасці, рэзка аголены сацыяльныя супярэчнасці капіталістычнага грамадства. Гаспадар піўной, тракціршык, «злоснае насякомое» — старая працэнтшыца, купец Вахрушаш, халодна-разважлівы Лужын, цынік Свідрыгайліў, — у гэтых вобразах Дастваўскі тыпізаваў ненавісныя яму самому свет уласнікаў-павукоў, якія смокчуць з народа кроў. На другім полюсе грамадства — змардаваныя непасільнай працай і вечнай галечай, змучаныя і хворыя, бяспрайныя і безбаронныя ахвяры капіта-



лу: чыноўнік Мармлядаў, Кацярына Іванаўна, Сонечка і Дуня, былы студэнт Раскольнікаў, чарада безымянных чала- вечых фігур. Так, тут намаліваны са- праўды жахлівія карціны нечуванай га- лечы, прастытуцыі, страшнай безза- коннінасці, прыгнечання чалавека чалаве- кам. Праўда, сказаная раманам Дастваў- скага, нараджала і нараджала ў душы чы- тача пра грамадства і дзяржавы, якія заснаваны на рабун- ку і эксплуатацыі народных мас.

Але з верных назіранняў і фактаў, ад- листраваных ў образах вялікай мастацкой сілы, Дастваўскі рабіў памылковы вывод аб немагчымасці, бессэнсоўнасці якога б там ні было пратэсту. Гэтую дум- ку Дастваўскі яшчэ больш энергічна бя- рэ пад абарону ў рамане «Ідёт» (1868 г.). У галоўным герое князі Мышкіне пісьменнік імкнуўся ўласбіць свой ідэал чалавека — пакорлівага, лагоднага і ціхага, які живе па законах ўсёдаравання і любові. Але памылковы ідэі Мыш- кіна і, значыць, ідэі аўтара прыходзілі ў страшнную супярэчнасць з праўдай жыцця.

У сваім апошнім, самым вялікім эпічным творы — рамане «Браты Карамаза- вы» (1880 г.) Дастваўскі зноў разгарнуў тэму трагічнага лёсу чалавека ва ўласніцкім свеце. Ён не мог даць правільны адказ на пакутліве пытанне — як і хто вы- ратуе народныя масы ад нечуваных здекаў, галечы і рабства. Гэтае вялікае пытанне было вырашана самім народам у Кастрычніку 1917 года.

Вакол літаратурнай спадчыны геніяль- нага мастака слова і вялікага мысліцеля здаўна ідзе і дагэтуль не спыняеца жор- сткая ідэалагічнай барацьбы. Ідэолагі ім- перыялістычнай рэакцыі, спекулюючы імем найвялішага з пісьменнікаў XIX стагоддзя, усяляк раздуваюць найбольш слабыя бакі яго ідэяна-мастакай спад- чыны, узімаюць на шчыт якраз тое, што ў сапраўднасці з'яўлялася «гістарычным грэхам» і памылкай гэтага складанага мастака і мысліцеля, чалавека сваёй эпохі.

Для нас жа Дастваўскі — творца бес- смяротных мастацкіх твораў, якія ўзба- гацілі рускую сусветную літаратуру, геніяльны пісьменнік крытычнага рэалізму — асілак у шэрлагу іншых асілкаў су- светнага мастацтва слова.

Ф. КУЛЯШОЎ

Сяргей ПАНІЗНІК

Сем дарожак з дому

Сем дарожак з дому, дадому — адна.
Можна й не вярнуцца... Ці ж мая віна?
Свет такі багаты на добрых людзей,
за сталы ў бяседу хмель і завядзе.
Столькі слоў гаючых і вачай як лён.
Можа, хто прыручыць, возьме у палон.
Колькі ёсць спадману і хітрушых рук..
Павадуць на раду, а замкнуць у зруб.
Ну а колькі ў свеце пыхі, харства!
Каб не закружылася га-ла-ва.
Сем дарожак з дому... Не ўгадаеш, дзе
можна спатыкнунца, на якой вярсце.
Толькі не зміруся: і замкнуць мяне —
буду ўсё-ткі верны роднай старане.
Хоць і апінуся на жвіровым дне —
буду верны толькі роднай старане...
Будзь зямлёй святою, Баць-каў-шчы-на!
Сем дарожак з дому, дадому — адна.

У вагоне

Дзіцё крычала.
Білі колы ў стыкі рэльсаў.
Ноч гула.
І да вакзала, як прычала,
яна, адчайнай, плыла.

Вясна свяжэла.
На паўстанку
зямлі скалелай чую я пах.
А поўня снежная дрыжэла
у затрымажаных вачах.

І стала страшна:
як жыву я?
Куды я еду?
Дзе мой шлях?
Маё чаканне — лёсу стражы —
на жаўруковых дзеся палях.

А у вагоне
перадрэмак суцішы думы —
ноты дня...
І толькі поезд, як пагоня,
імчаў туды, дзе цішыня.

Дванаццаць б'е...
Паўночны полюс ночы.
Навокал — пустата,
без пульса і дыхання:
Вялікі Ледавіты акіян.
Зіма, як вынесці тваё маучанне?
Замест яго
мне б светлы-светлы сум,
як перад важнай патаемнай навіной.
Пайшлі хоць снег:
апоўначы змяненца нэдвор'е.
Хай свежы снег
ідзе павольна, роўна,
і пахне вышынёю неба.
Як будзе светла раніцою людзямі
Якія нават і не будуць ведаць,
што гэта я для іх так папрасіў.

Л

ЮДА крутанулася перад люстрам — цудоўна! Валасы, фацэтна завязаныя на самай макаўцы, срэбнымі хвалямі сплываюць аж да пояса. Прычоска — шык! Ала Сяргееўна, дамскі майстар, сказала:

— Вось, маеш шынъён з сапраўднага воласу, цяпер такога не робяць... Пяцьдзесят рублёў, і ні грама не ўступлю. Насі, дзетачка, на здароўе!

Люда зноў зірнула на свой адбітак — яна была зусім як актрыса Целічкіна ў фільме «Ля возера». «Непрыгожая, але сімпатичная,— ціхенька праспявала яна сама себе пад нос.— Сім-па-тыч-ная! А, цяпер усміхнемся! Ус-міх-нем-ся!»

Усмешка была ад вуха да вуха, на ўсе трыццаць два зубы. Ала Сяргееўна вучыла:

— Каб ты, дзевачка, ведала: усмешка — найпершая жаночая зброя! Я некалі абслугоўвала адну — страхоцце, чорная, насатая. А як усміхненца — што ты! Воч не адарваць!

Задаволеная сама сабой, Люда пачапіла на плячу модны кошык з лазы і выбегла на вуліцу.

Гарадок ужо не спаў. То тут, то там запальваліся у вокнах ружовыя, блакітныя, зеленаватыя агні. Цымяна свяціла настольная лямпа ў заштораным акне вялікага будынка на самым шырокім пляцы гарадка. Жоўтым святлом гарэлі высачэзныя вокны вакзала, Люда мімаволі кінула позірк: недзе там яшчэ з ночы дзяжкуры ў бацька. Шырокія малочна-белыя палосы клаў перад сабою шкляны празрысты куб насупраць вакзала — новае кафэ. Туды і бегла Люда, несучы ў лазовым кошыку прыгожы, як у танцоркі з ансамблём, атрыманы ўчора касцюм.

Першым прыняць на працу, Люду доўга муштраваў вучоны афіцыянт Слава. Ён працаў недзе ў вялікім рэстаране, адхапіў першы прыз на конкурсе, скончыў тэхнікум і цяпер ставіў на праўдильны рэйкі вось гэтае кафэ. На занятыі Слава апранаў чорны з тонкай шэрсці касцюм, бялюткую сарочку з банцікам і лакавыя чаравікі, а на правай руцэ ў яго быў залаты шлюбны пярсцёнак. Праўда, экспедытарша Рая казала, што Слава нежанаты, а пярсцёнак на дзеў, каб не чапіліся дзеўкі. Ён тлумачыў, як засцілаць абрус і дзе якія стаўіць кілішкі, а Люда чырвонела аж да болю: такі ён быў шыкоўны і такі безуважна-дзелавы...

— Ветлівасьць — галоўная частка сервісу,— цярплюва тлумачыў Слава, папраўляючы каротка падстрыжаны чуб.— Калі вы гутарыце з чалавекам — не пазірайце ўбок, не касавурцеся, глядзіце яму праста ў очы...

Ах, зірнуць яму праста ў очы Люда не магла адважыцца!

...Да адкрыцця кафэ была яшчэ ледзь не цэлая гадзіна, але Слава ўжо выстрай пасярод зала ўвесь персанал. У аксамітавых гарэлках, вышываных каптанчыках і прызорных пышных спадніцах дзяўчаты-афіцыянткі выглядалі пасяточнаму хораша. Люда, прыўзняўшыся на пальчыках, какетліва махнула сваім шыкоўным шынъёнам — і прыцягнула ўвагу Славы.

— Галенчык Люда,— цвёрда вымавіў вучоны афіцыянт.— Ваша сённяшняя прычоска нямэтазгодная і негігінічная. Распушчаныя валасы могуць трапіць клі-

енту ў талерку! Зараз жа зніміце, Галенчык, гэты пратэз!

Экспедытарша Рая гучна хікнула, а Люда, чырвонае ад сораму, паспешліва адчапляла шпілкі і заколкі.

Не смяялася толькі цётка Зіна, буфетчыца. Яна моўкі перастаўляла на стале гліняныя збаны з фірменным квасам і ў думках кляла ўсе гэтыя навамодныя выдумкі і мудрагельствы. Гарэлка, на якую пайшла двайная норма аксаміту, бурна ўздымалася і ападала на яе магутных грудзяx.

— Дзевачкі, будзьце прыветнымі, але і дзелавымі,— каторы ўжо раз настаўляў вучоны Слава.— Нішто так не шануюць людзі і нішто так танна не каштует, як...

— Ветлівасьць! — хорам, смеючыся, выкрыкнулі дзяўчыты.

— Не забывайцеся пра карэктнасць і сціласць. Галенчык Люда, хто вам дазволіў так сапсаваць службовы касцюм?

Зноў ўсе ўтаропіліся ў бедную Люду, нават цётка Зіна перагнулася цераз свае збаны і збаночки.

— Супермін! — нахабна зарагатала Рая.— На табе, дзеўка, нажніцы, адпускат, што падышыла!

Глытаючы слёзы, Люда таропка парола запас у спадніцы. «Піжон! — з крыйдай і злосцю шаптала яна.— Піжон і задавака! і пярсцёнак у цябе чужы, і зусім ён не залаты, а мяждыны! А ты, Райка, таксама не задзірай нос, не з тваёй фігурай ездзіць на мотаролеры! Вось табе! — і яна ціхенька войкнула, балюча ўкалоўшыся іголкай. Добра гастрою як і не было. А шкляныя дзвёры кафэ тым часам ужо расчыняліся перад першым наведальнікам.

Цэнтрам, можа сказаць, сэрцам гарадка быў вакзал і туга закручены чыгуначны вузел, дзе сустракаліся і разміналіся цягнікі з усходу і заходу, з поўначы і цёплага поўдня. Транзітныя пасажыры ававязкова павінны былі забегчы ў кафэ — яно так цёпла і прыветна зязяла сваімі шклянымі гранямі якраз насупраць вакзала. Дзвёры раз-пораз адчыняліся і зачыняліся, і Люда з блакнотікам у руцэ стаяла напагатове ля сваіх столікай.

Заспаны дзядзька з вялікім, як хата, партфелем недаверліва перастаўляў з месца на месца чырвонае крэслца на казінных ножках. Люда цярплюва чакала, усміхаючыся так, як вучыла Ала Сяргееўна, — ад вуха да вуха, на ўсе трыццаць два зубы. Нарэшце дзядзька ўмасціўся, паставіў партфель пад калёні і пахмуро ўтаропіўся ў меню.

— Кафэ, называеца! — праскрыпец гаспадар партфеля.— Дранікі? Бабка? Клёцкі? Бульба вараная, бульба параная? Што гэта, я ў вас пытаюся? Усмешачкамі корміце? Квасам поіце? Чаму я за свае грошы не магу выпіць за столікам свае дзвесце грам з прычэпам? Чаму? Га?

Люда маўчала, цярбячы фартушок, а з кухні спляшоўся Слава. Гаспадар партфеля трохі памякчэў, але ўсё ж перасеў за другі столік, гнеўна расштурхавыши нагою крэслца. Праз некалькі хвілін ён прагна ўмінаў вялікі біфштэкс. З падсмажанага мяса сачылася на талерку. Люду занудзіла.

А людзі ўсё ішлі і ішлі. Снавалі між столікамі, мільгаючы яркім убранием, афіцыянткі. Ад гоману калыхаліся гірлянды, павешаныя пад самаю столлю. Цётка Зіна выбівала корак з трэцій бочкі. Люда запісвала заказы, бегала на кухню, налівала ля буфета квас і піва.

Таропка з'еўшы і выпіўшы ўсё, што ім падавалі, людзі з шумам адсоўвалі крэслы, клалі на стол гроши і беглі цераз плошчу, баючыся прапусціць свой цягнік. Здаецца, яны і не з'яўжалі ні бялюткіх вышываных абрусаў, ні размаліваних кветкамі гладышоў, місак і місачак для стравы, па якія Слава ездзіў аж у Барысаў, ні самога смаку той стравы. І злавалі, нецярплява стукалі відэльцам па місачцы, калі трэба было хвілінку пачакаць, пакуль падсмажыцца адбіўная. У Люды замлелі ногі ў туфліках на высокіх абцасах, ёй ужо хацелася ўсё кінуць-рынуць, прыбегчы дадому, зняць туфлі і паваліцца на ложак. «Дурніца! — лаяла яна сама сябе. — Казалі ж табе, што гэта за работа! Ніхто нават не падзякуе за тваё старанне!»

— Цёця! — пачакаў раптам звонкі дзіцячы галасок. Люда азірнулася: за яе столікам сядзелі на чатырох крэслцах, як верабі на плоце, ажно восем кліентаў. Кліенты пазіралі на Люду з нямым захапленнем, і ёй раптам здалося, што вось гэта яна, малая, у белай кофтачцы з чырвоным гальштукам, сядзіць першы раз у жыцці за столікам у кафэ, а да яе падыходзіць ласкавая і прыгожая (хай сябе і не вельмі прыгожая, але ж сімпатычная!), хораша ўбраная гаспадыня з ветлівай усмешкай.

«Мусіць, на канікулы прыехалі, цяпер жа канікулы ў школах», — падумала Люда.

— Добры дзень, дзевачкі і хлопчыкі! — ласкава сказала яна. — Чым жа вас пачаставаць? Хочаце блінцоў з верашчакай? Як дома ў мамы! І сімачна і дзешава!



Мал. Ю. Пучынскага.

Першы дзень

Наталля ГРАКОВІЧ

Кліенты, як па камандзе, кінулі галовамі, а тоўсценкі белагаловы хлопчык ажно ablізнуўся.

— Колкі ў вас грошай? Ого, якраз па порцыі кожнаму выйдзе. Атрымлівайце, паважаная публіка, ваш заказ ды яшчэ гладыш фірменнага квасу...

Людзе не хацелася адыходзіць ад гэтага століка: надта ж апетытна ўміналі блінцы згаладалі ў немалым, відаць, падарожжы дзеци.

— Раніца ў нядзельку! — прапішчэла дзяўчыча з касічкамі і нізка падстрыжанай грыўкай. — «На ўлон шпурляліся аладкі, а дзеци іх даўно сачылі і на ляту блінцы лавілі!»

Люда нарэшце скінула ў баковачцы лакавыя туфлі, усунула ногі ў разношаныя тапкі — і як другі раз на свет нарадзілася. А дзеци, з'еўшы бліны і выスマктавыши ўвесы квас, усё яшчэ сядзелі за столікам. Дзяўчынка з касічкамі нешта пыталася ў цёткі Зіны. Раптам грозны ётчын твар расплыўся ва ўсмешцы.

— Mae вы дзетачкі! — прагудзела яна. — Ax вы, разумнікі! Ну, пішыце, пішыце, яна дзеўка харашая, старанная!

Аглядуючыся па баках, дзеци чарадой ішлі да дзвярэй. Дзяўчынка з касічкамі,

злавіўшы Людзін позірк, усміхнулася ёй з сарамлівай шчырасцю. «Бывайце, да пабачэння!» — прапішчэла яна. Люда пачула гэтыя слова скроў шум і гаману.

А далей усё пайшло зусім не так, як на пачатку дня. Здаецца, ў дзяўчыны прыбавілася сілы і спрыту, і ніхто ужо не стукаў відэльцам па місцы і не злаваў на маруднасць. Ці можа гэтым пасажырам яшчэ доўга было чакаць свайго цягніка і яны не надта спяшаліся? Цётка Зіна ўключыла вентылятары ў сцяне і парасчыняла вокны. Разам з тытунёвым дымам сплыла, развеялася стома і разгубленасць, хоць да канца змены Люда так і не прыседа ні на хвілінку.

Калі яна здала змену, склала ў кошычак свой касцюм і ўздзела на ногі туфлі, падышоў Слава.

— Паслухайце, Галенчык, што пра вас напісаны, — сказаў ён, разгортваючи новеньку книгу, што вісела ля стала цёткі Зіны. — «Мы, піянёры Сіньковіцкай школы, шчыра дзякуем за сімачны абед і ласкавае абыходжанне з намі таварыш Галенчык Л. М.» Маладзец, Людачка! Вось табе мая рука! Першы запіс!

Люда нерашуча падала яму руку і, раптам асмеліўшыся, глянула ў очы. Вучоны афіцыянт Слава прыязна, па-сябройску ўсміхнуўся і зусім не здаваўся шыкоўным і недаступным залётным госцем.

Лямпы ў зале даўно былі выключаны. Скроў шкляныя сцены свяціла негара-чае восенская сонца. Пачаліўшы цераз плячу сумачку, Люда пайшла да дзвярэй. Азірнулася і кінула на развітанне дзяўчатаам, цёткы Зіне, Славу — ён весела махнуў ёй рукой, і Людзе здалося, што на пальцы ў яго ужо не было пярсцёнка. Ля ўваходу ў кафэ заводзіла свой мотаролер экспедытарша Раю ў жоўтай дублёнцы з белым куйніром і блакітных, туга напятых штанах з эластыку.

— Сядай, дзяўчына, пракачу! — весела крыкнула Раю. — Сядай, не бойся!

Мотаролер, падскокаючы на выбоінах, памчався цераз плошчу. Люда адной рукою учапілася за Раю, а другой тримала лазовую сумачку-кошык. Паміж фарбаваных лазінак вытыркаліся пасмы шыкоўнага шынъёна. З сапраўднага воласу...



Цікава: а што там?

Фота А. Когаля.

Кожная клетка ў сваім ядры мае храмасомы, у якіх закладзены звесткі (генетычны код) пра ўсе спадчынныя прыкметы чалавека — накшталт таго, як літары, слова і фразы расказваюць нам змест кнігі. Такіх храмасом любая клетка арганізма чалавека мае 46, прычым у кожнай храмасоме закладзена інфармацыя аб строга вызначаных прыкметах. Калі прадоўжыць аналогію з кнігай, можна сказаць, што ў кожнай храмасоме, нібы ў асобным раздзеле кнігі, ёсьць толькі ўласцівай ёй інфармацыя. Інфармацыя, якая датычыць полу дзіцяці, закладзена ў палавых храмасомах. Такіх храмасом дзве, яны абазначаюцца літарамі лацінскага алфавіта як Х- і У-храмасомы. Усе клеткі жаночага арганізма маюць па дзве Х-храмасомы, усе клеткі мужчын маюць адну Х-храмасому і адну У-храмасому. Значыць, для развіцця хлопчыка абвязковая трэба, каб у яго клетках была У-храмасома, бо толькі яна з'яўляецца носьбітам мужчынскага полу.

ка, прыблізна адолькавыя, бо кожны з іх даў будучаму дзіцяці па 23 храмасомы. Пол дзіцяці залежыць у асноўным ад бацькі, бо толькі бацька мае палавыя клеткі, якія нясуць жаночы (Х-храмасома) або мужчынскі пачатак.

Шансы мець хлопчыка або дзяўчынку прыблізна адолькавыя, таму што 50 працэнтаў сперміяў маюць Х-храмасому і столькі ж — У. Гэта пацвярджаецца і практикай: хлопчыкі і дзяўчынкі прыблізна нараджаюцца ў адолькавых колькасцях.

Так выглядае спрошчаная схема фарміравання генетычнага полу дзіцяці. Гэта толькі матрыца, па якой з бясплага эмбрыёна — а іменна такім з'яўляецца зародак чалавека да 7-га тыдня цяжарнасці — у далейшым развівается хлопчык або дзяўчынка. Працэс гэтых вельмі складаны. У ім прымаюць удзел, апрача палавых, і іншыя храмасомы, гармоны залоз унутранай сакрэціі, асабліва гармоны гіпофіза, надырачніка, палавых залоз, а

вод. Метад вельмі складаны, і такія даследаванні можна правесці толькі ў спецыяльных лабараторыях медыцынскай генетыкі.

Магчымасці атрымліваць патомства патрэбнага полу вывучаюць у многіх лабараторыях свету. Ужо вырашана проблема рэгуляцыі полу для некаторых насякомых, напрыклад, для тутавага шаўкапрада. Вядомы вучоны, акадэмік Б. Л. Астаураў даказаў, што з нагрэтых да 46 градусаў на працягу 18 мінут неаплодненых яек матаўля ў далейшым, без усякага ўзделу самцоў, выводзяцца самкі. Калі ж прагрэць аплодненныя яйкі — выводзяцца толькі самцы. Такі ж эффект удаецца атрымаць, пашкоджваючы жаночы пачатак яйцаклеткі промнімі Рэнтгена. Вядомы і іншыя метады, напрыклад, выбракоўка яек непатрэбнага полу. Якія матылёў (таксама як і птушак), накшталт сперматазоїдаў чалавека, бываюць двух сартоў — адны з іх маюць храмасому, якая вызначае мужчынскі пол, другія — жаночы. Генетыкам удалось вывесці пароду шаўкапрадаў, самкі якіх адкладаюць светлыя і цёмныя яйкі. З светлых яек выводзяцца самкі, з цёмных — самцы.

Па заданні пол можна атрымліваць у некаторых парод рыб. Калі карміць малявак ежай, у якую дабаўлены мужчынскі палавы гармон тэстастэрон, вырастуць экземпляры толькі мужчынскага полу. Ператворыўшы ў самцоў самкі зневешне нічым не адрозніваюцца ад нормальных самцоў. Аднак палавы гармон не ў стане змяніць генетычны пол, і набор палавых храмасом у гэтых самцоў застанецца жаночым, прадстаўленым двумя Х-храмасомамі. Калі ж аплодніць нормальных самак сперміямі такіх самцоў, атрымаем толькі самак, бо сперміі ператвораных самцоў змянчалі толькі Х-храмасомы.

Атрыманы аблізайчыя вынікі пры рэгуляванні полу млекакормячых. Напрыклад, у трусоў і буйной рагатай жывёлы пры дапамозе электрычнага току або шляхам цэнтрыфугіравання ўдаецца падзеяць сперматазоіды на дзве часткі — адны змянчаны Х-храмасому, а другія — У-храмасому. У залежнасці ад таго, якога полу трэба атрымаць патомства, робяць штучнае абсемяненне адпаведнымі сперматазоідамі.

Недалёкі ўжо той час, калі вучоныя знайдуць метады прадказання і атрымання полу, каб мамы і таты загадзя выбіралі сабе хлопчыка ці дзяўчынку.

Г. ЛАЗЮК,
кандыдат медыцынскіх навук

ХЛОПЧЫК ЦІ ДЗЯЎЧЫНКА?

З хваляваннем чакаюць бацькі таго дня, калі вырашацца, нарэшце, іх сумненні. Свяякі і знаёмыя «зусім дакладна» прадказваюць, што народзіцца: хлопчык ці дзяўчынка. Прадказанні гэтак жа часта не збываюцца, як і збываюцца. Потым застаецца толькі канстатаваць: «Аленка як дзве кроплі вады падобная да мамы або да таты», або «у Віцечкі вочы, як у дзядулі, і радзімка на тым жа месцы».

Гэта — калі ўсё добра. А нярэдка разыгрываюцца трагедыі, разбураюцца сем'і. Муж пакідае сям'ю, бо нарадзілся другая або трэцяя дачка замест жаданага сына, і абвінавачвае немаведама ў чым сваю жонку. Здараюцца выпадкі, калі дзіця нараджаецца з адхіленнямі ад нормы, з выродствамі.

Хто ж «вінаваты» ў тым, што ў адным выпадку нараджаецца хлопчык, у другім — дзяўчынка? Або ў тым, што ў зневешне здаровых бацькоў нараджаецца непаўнацэннае дзіця?

Адказ на такія пытанні сёння дае генетыка — наука аб спадчыннасці, наука аб перадачы дзесяцім бацькоўскіх прыкмет: будовы твару, колеру валчэй, валасоў і г. д.

Арганізм чалавека пабудаваны выключна складана і мудра. Ён складаецца з мільярдаў звязаных паміж сабою клетак.

Асновай развіцця будучага дзіцяці з'яўляецца аплодненне — зліцё палавых клетак (гамет) маці і бацькі. Аплодненню папярэднічае рад складаных змен гамет, у працэсе якіх шляхам падзелу кожнай няспелай палавой клеткі, якая змяшчае 46 храмасом, утвораюцца спелыя палавыя клеткі з палавінай колькасцю храмасом, г. з. з 23 храмасомамі. Паколькі няспелыя гаметы жаночын маюць дзве Х-храмасомы, пасля іх падзелу ўтвораецца толькі адзін від клетак (яйцаклетка), у якіх прысутнічае адна Х-храмасома. Спелыя палавыя клеткі мужчын (сперматазоіды) бываюць двух відаў: адны змянчаны Х-храмасому, другія — У-храмасому, бо яны ўзялі пачатак пасля падзелу няспелай палавой клеткі, якая змяшчае дзве розныя палавыя храмасомы — Х і У. Пасля зліця яйцаклеткі і сперматазоіда ўтвораецца зародкавая клетка (зігота), якая мае зноў 46 храмасом, з якіх 23 атрыманы ад маці і столькі ж ад бацькі. З гэтай клеткі ў далейшым і развіваецца плод, прычым пол будучага дзіцяці залежыць ад таго, які сперматазоід (той, што нясе Х-храмасому або носьбіт У-храмасомы) аплодніе яйцаклетку.

Цяпер зразумела, што доля спадчынных прыкмет, якія прыносяць дзіцяці маці або баць-

таксама рад іншых, яшчэ не поўнасцю выяўленых механізмаў. Канчатковае фарміраванне полу дзіцяці заканчваецца да 4-га месяца ўнутрычэрнайна-га жыцця.

Часам бываюць адхіленні ад нормальнага развіцця полу дзіцяці, і ўстанавіць, хлопчык ці дзяўчынка, асабліва ў малень-кіх дзяцей, магчыма толькі ў спецыяльных медыцынскіх установах. Парушэнне палавога развіцця адбываецца ў выніку пашкоджання храмасом палавых клетак бацькоў або ў выніку шкоднага ўздзеяння на працягу першых трох месяцаў цяжарнасці.

Ва ўсіх выпадках нараджэння дзіцяці з няпэўным полам неабходна як мага раней звярнуцца да ўрача.

Нярэдка ўрачу задаюць пытанні: ці можна прадказаць пол будучага дзіцяці і ці мае медыцына метады рэгуляцыі полу? Навукова абрэгрутаваных метадаў вызначэння полу будучага дзіцяці да цяжарнасці не існуе. Меркаванні аб залежнасці полу дзіцяці ад узросту бацькоў, парадкавага нумара цяжарнасці, часу зачатку не маюць пад сабой глебы. Устанавіць пол унутрычэрнага плоду можна пачынаючы з 10—12 тыдня цяжарнасці. Для гэтага існуе рад метадаў. Найбольш дакладны з іх — даследаванне клетак каляплодных

КАЗКА ПРА ЧАРДУНІЦУ- ЖАБУ

Жыла некалі на свеце бедная ўдава, у якой былі толькі старэнькая хацінка і маленькі сын. Удава хадзіла штодня рабіць да багатых людзей, а яе маленькі сын Вілік, замест таго, каб бегаць у школу, хадзіў у лес, а замест таго, каб на сіць ранец, насыт на галаве цяжкія ахапкі галля на продаж суседзям.

Аднойчы, калі Вілік вяртаўся з лесу, ён пачуў, што нехта стогне. Вілік не спалохаўся. Ён кінуў на зямлю галлё і пабег туды, адкуль чуваць быў гэты стогн. Прабегшы крыху, ён убачыў сярод дарогі прыгожую зялённую жабку, а побач з ёю лісіцу. Лісіца прыціснула да зямлі маленькую жабчуны лапку.

Вілік схапіў кій і накінуўся на лісіцу. Лісіца ўцякла, а маленькая жабка ўсё яшчэ ляжала нерухома на дарозе. Вілік нахіліўся, асцярожна ўзяў яе і, упэўніўшыся, што яна яшчэ дыхае, паклаў сабе за пазуху. Падняў з зямлі свой ахапак галля і пайшоў дадому.

— Паглядзі, што я прынёс! — яшчэ здалёк закрычаў ён маці.

— Гэта ж звычайная жаба, — здзіўлена сказала маці. — Іх вакол нашай хаціны процьма.

— Але ж такой прыгожай, як гэтая, няма! — усклікнуў Вілік.

— І ён расказаў маці, як знайшоў яе ў лесе.

— Твая праўда, сынок. Я яшчэ ніколі не бачыла такой прыгожай жабкі, — разглядаючы ўважліва знаходку сына, сказала маці. — І калі ты яе выратаваў, дык цяпер і даглядай.

Вілік знайшоў для сваёй жабкі шкляны слой, накідаў у яго дробных каменъчыкаў, наклаў моху, наліў крыху вады і паставіў слой ля акна. Раніцай і ўвечары ён прыносіў маленькай жабцы ежу. Неўзабаве ўсе раны ад кіпцюроў лісіцы загаіліся, і жабка адчувала сябе вельмі добра. Некалькі разоў Вілік адносіў яе ў сад, каб вярнуць ёй волю, але жабка кожны раз вярталася назад.

Удава з сынам не пашкадавалі аб тым, што жаба засталася жыць у іхній хаціне. З таго часу, як яна пасялілася ў іх, ім пачало ўсміхацца шчасце. Аднойчы вецер вывернуў у іхнім садзе старую вярбу, а пад яе карэннем бедная ўдава знайшла гаршчок, поўны срэбных манет. А неяк неўзабаве пасля гэтага далёкі родзіч успомніў пра іх і, паміраючы, пакінуў ім уесь свой набытак.

— Гэта маленькая Вілікава жабка прынесла нам шчасце, — казала сваім суседзям ўдава.

У дому ўдавы цяпер быў дастатак, і Вілік разам з іншымі дзецьмі пачаў хадзіць у школу. Вілік быў вельмі старанным вучнем і з цягам часу стаў самym адукаваным юнаком у наваколлі. Ён шмат падарожнічаў па свеце. Але дзе б ён ні быў, ён ніколі не забываўся на сваю родную хаціну.

Аднойчы, калі ён вярнуўся з далёкага падарожжа і саскочыў з каня ля ганку сваёй хаціны, маці ледзь пазнала ў гэтым дужым і прыгожым юнаку свайго сына. Вілік абняў сваю маці, а пасля падышоў да акна. Ён дастаў са слоіка маленькую жабку і, паклаўшы яе на далонь, весела сказаў:

— Дзякую табе за ўсё добрае, што ты для нас зрабіла, маленькая. І за сябе і за маці дзякую.

Маці Віліка прыгатавала святочную вячэрку. Калі стол быў накрыт, Вілік паставіў на самае

Мама, пачытай!

пачэснае месца крэсла, паклаў на яго падушку, а на падушку пасадзіў жабку.

Сеўшы да стала, Вілік і маці пажадалі адзін аднаму прыемнага апетыту і пачалі наліваць суп. Першую талерку Вілік паставіў перад маленькай жабкай.

Як толькі ён зрабіў гэта, пачуўся лёгкі ўздых, і на месцы маленькай жабкі апынулася прыгожая дзяўчына ў зялёной сукенцы.

— Не палохайцесь, добрыя людзі, — сказала яна. — Гэта я, ваша маленькая жаба. Вілік выратаваў мяне ад смерці, і я, як магла, аддзякавала яму за гэта. Цяпер вам больш не патрэбна мая дапамога, і я могу вярнуцца да сябе ў лес.

— Табе не падабаецца ў нас? — засмучона запытала Вілік.

— Мне заўсёды падабалася жыць з вамі, — адказала дзяўчына, — але ты ўжо дарослы, хутка ажэнішся.

— Я не ажанюся, калі ты не пойдзеш за мяне замуж.

— Калі ты гаворыш гэта шчыра, ад сэрца, я згодна стаць тваёй жонкай.

— Вядома, шчыра. Адно толькі мяне бянтэжыць: гэта тое, што я бедны. Усе свае гроши мы патрацілі на маю адукацию.

— Не турбуйся пра гэта, Вілік, — засміялася дзяўчына.

Яна ўзяла з талеркі жменю чачавіцы і пачала кідаць па адным зярнітку на стол. І, о дзіва, кожнае зярнітка чачавіцы, падаючы на стол, ператваралася ў залатую манетку.

Праз тыдзень згулялі пышнае вяселле, і Вілік займеў жонку з самымі прыгожымі на свеце зялёніні вачымі і добрым, спагадлівым сэрцам.

Пераклаў з французскай мовы
Яўгені БЯГАНСКІ

Мал. К. Ціхановіча.



ПЯЦІГОДКА— ПРАГНОЗ— МОДА

На абавязку службы мне часта даводзіцца гутарыць пра монду, пра гандаль і нашу швейную прамысловасць. Звычайна эта адбываецца ў нашай дэмманстрацыйнай зале або ў клубе завода, калгаса, установы, дзе я бачу твары і вочы сваіх слухачак. Мы высвяляем розныя пытні, гаворым аб проблемах моды, як кажуць, з вока на вока. Сёння я звяртаюся да сваіх субъеседніц завочна, але спадзяюся, што і чытакі часопіса, у сваю чаргу, таксама падзеляцца сваімі думкамі.

Мае дарагія сяброўкі! Жывем мы з вамі ў цудоўны і складаны час. У нас ёсьць усе падставы лічыць сябе шчаслівымі. Мы можам замацца любімай працай, замацца ёю наройні з нашымі калегамі мужчынамі. За пайстагоддзя існавання Савецкага ладу жанчына зацвердзіла сябе ва ўсіх сферах вытворчай і навуковай дзеянасці, у літаратуры, музыцы, скульптуры, архітэктуры, жывапісе.

Але клопаты пра сям'ю, пра дом, пра быт па-ранейшаму засталіся прывілей жанчыны. Колькі спраў, прафесій, ролі ў мы змяняем на працягу нават аднаго дня!

Раніца...

— Мама, што мне сёння апрануць?

— Дарагая, у мяне сёння ўрачысты сход, мне таксама па-трэбна белая кашуля.

— Вазьмі. Яна ў шафе.

— Так, але...

— У чым спраў? Непрасаваная? Я зараз!

— Мама, я не могу больш есці гэтую дзіцячую кашу, я ж не маленькая!

— Ты загарнула мне бутэрброды?

— О! Ды я ж пазнюся!

— Разбярыцеся самі, я пабегла!

Для пераўасаблення з вобраза гаспадыні, мамы, жонкі ў ролю канструктара, таваразнаўца, будаўніка — 20—40 хвілін дарогі на працу. Думкі аб tym, як прыбраць мужа і дачку, зварыць абед, памыць бялізну, паступова выцясняюцца вытворчымі задачамі сённяшняга дня, і ўжо з поўнай сканцэнтраванасцю ты адчыняеш дзвёры установы. У вестыбулю вялікае лютэрка вітае цябе заклапочаным тварам строгай дзелавой жанчыны.

— Гэта я?

— Так, гэта ты.

— Але ўсе кажуць, што ўжо ў модзе сукенкі даўжэйшыя і табе таксама трэба было б закрыць калені.

— Вядома. Трэба падумаць. Не маю права быць старамоднай.

Права... Права быць паўнацэннай, гарманічнай асобай, права быць членам грамадства, якое будзе цудоўны свет камунізму, права быць шчаслівай і прыгожай дала нам рэвалюцыя.

Мусіць, найбольш як дзе, жанчын працуе ў лёгкай прамысловасці. Рабіць тканіны і адзенне здаўна было жаночай спрабай. Стварыць утульнасць у доме, размаляваць посуд, выткаць дыван, расшыць ручнік і блузку, сплесці карункі — усё ўменьцу ўвішныя, гнуткія жаночыя пальцы. З уласцівым ёй тонкім густам жанчына творыць умелы і маліёніча.

З таго часу, як стварэнне тканін, адзення, абутку ўзяла на сябе прамысловасць, вынікі працы вылічаюцца не адзінкамі, не тысячамі, а мільёнамі. Беларуская лёгкая індустрыя ў 1972 годзе дасць нам каля 20 мільёнаў швейных вырабаў, больш як 40 мільёнаў пар абутку, велізарную колькасць тканін і трыватажку. Гэтыя лічбы выклікаюць павагу і гордасць.

Але ж хочацца выбраць з гэтай колькасці тканіну, якая найбольш да твару, абутак — самы модны, джэмпер — маліёнічы і арыгінальны, паліто — элегантнае і добрае.

Каб рэчы, якія выпускаюцца прамысловасцю, былі якраз таімі, над эскізамі мадэляў працуцца мастакі, каларысты, струк-

туру тканін вызначаюць дэсінатары. Форму абутку вынаходзяць мадэльеры і навукова аргументуюць артапеды.

Для ўсіх 15 швейных прадпрыемстваў Беларусі Рэспубліканскі Дом мадэляў штогод стварае больш як 800 новых мадэляў — узору розных відаў адзення.

Мноства матэрыялаў, дастатковая колькасць мадэляў... Здаецца, можна стварыць рэчы, якія задаволілі бы нашы густы і запатрабаванні. Але чаму ж у продажы так мала мадных рэчай з маркай беларускіх фабрык? Уся справа ў тым, што вытворчую праграму прадпрыемстваў поўнасцю і аднаасобна вызначае гандаль. Прамысловая калекцыя складаецца з заказаў гандлёвых баз, работнікі якіх пры аборы мадэляў зыходзяць з асабістага густу і сённяшняга попыту. Так фармуеца калекцыя вырабаў, якія паступяць у продаж праз 1,5—2 гады. Аптовы кірмаш, які адбываецца адзін раз у год, і ёсьць заканадаўца асартыменту на бліжэйшую будучыню.

Адбор праводзіцца з мадэляў, створаных мастакамі-мадэльерамі, якія ўлічваюць перспектыву моды. Але... прагноз спецыяліста моды можа быць пацверджаны толькі часам. Псіхагічны бар'ер успрыняцца новага чалавекам, не знаёмым з заканамернасцямі змены моды, прымушае работнікаў гандлю неабгрунтавана разлічваць на кансерватызм пакупніка і пазбаўляе іх давер'я да слова мастака.

Напрывклад, на кірмашы 1968 года былі прадстаўлены жаночыя касцюмы з штанамі. Але ў заказе на 1970 год не было ніводнай з гэтых мадэляў. А цяпер, калі 1970 год ужо мінү, пацвердзіўшы правільнасць арыентацыі мадэльераў, і дзяячатаў апрануліся ў няўдалыя саматужныя вырабы, — пайшлі патоўкі заказаў ад гандлю: цяпер ён настойвае на замене старых мадэляў сукенак жаночымі касцюмамі з штанамі. Але ж дагнаць моду немагчыма. Трэба ўмець прадбачыць яе і своечасова ўлічваць блізкія змены. Калі ля прылаўка пакупнік патрабуе модную рэч, пачынаць яе вытворчасць позна. Вытворчасць павінна быць наладжана загадзя, каб да таго часу, калі мода прыйдзе да спажыўца, можна было бы задаволіць яго попыт. Значыць, для поспеху неабходныя вялікі давер да думкі спецыяліста і з боку работнікаў гандлю і з боку швейных прадпрыемстваў, а таксама навукова аргументаванае вывучэнне поўноты насельніцтва на тавары народнага ўжытку.

Другі год дзевятаі пяцігодкі, год 1972-і, пераканае нас у высокай магутнасці беларускай лёгкай прамысловасці. Якасць і разнастайнасць вырабаў будуць увесе час павышацца. Да вясімісот новых мадэляў адзення штогод прыбаўляецца і абнавленне асартыменту абутку — 500 новых узору. Велізарныя перспектывы мае трыватажная галіна. Толькі Пінскі камбінат верхняга трыватажу ўкараняе 200 новых мадэляў да кожнага сезона. Увядзенне новага абсталявання, удасканаліванне вытворчага працэсу — усё гэта дасць новыя вырабы ў такой колькасці, каб задаволіць самы высокі попыт.

У лічбавым вырашэнні перспектывы заманлівая. Пра кожную з нас дзевятаі пяцігодка паклапоціца добра.

А мода? Што гэты вечны рухавік густаў рыхтует нам на бліжэйшую будучыню?

Нават самыя мудрыя вылічальнія машыны не здолеюць прадказаць, колькі новых дэталяў, ліней з'явіца за гэты час. Мода перамагае нас сваёй нечаканасцю і навізной. Будаваць прагнозы ў гэтай галіне — саме рызыкоўнае, і ўсё ж дазволю сабе некалькі меркаванняў.

Мяркуючы па той карціне моды, якая склалася зараз, можна спадзявацца, што цвяроўся, практичныя адносіны да адзення створаць свой стыль. Усе «экстра» і «ультра» асуджаны на кароткачасовую сенсацыю. Апошнія дзесяцігоддзе зацвердзіла класічна простыя зручныя формы адзення: касцюмы (з спадніцай і с штанамі); прамыя і паўпрылягаючыя паліто; лёгкія сукенкі; самыя розныя рэчы з трыватажнага палатна. Абутак — прыгожы па форме, зручны, устойлівы.

Заціхлі нават бясконцыя спрэчкі пра даўжыню. Сышліся на кампрамісным вывадзе: даўжыня спадніцы на ўзроўні калена. Вышэй або ніжэй яго сярэдзіны — гэта вырашае сама жанчына, улічваючы свае індывідуальныя дадзеныя і прызначэнне рэчы.

Пры такай пераважнай прастаце форм — самая шырокая разнастайнасць матэрыялаў і аздоб.

Паколькі мода ў наш век стаіць на прамысловай аснове, то толькі за кошт удасканалівання вытворчасці, дзяячатаў развіццю хіміі, якая дзея новыя сінтэтычныя матэрыялы, рэчы пры адноўлівасці сілуетаў і фасонаў будуць разнастайныя.

Ці здолеем мы пры гэтым апранацца з густам — задача эстэтычнага плана. Каб яе вырашыць, трэба быць уважлівай і да твару, і да моды. Толькі улічваючы ўсё вялікія складанасці і ўсё маленькія «крышкі», мы будзем выглядаць па-сучаснаму.

Б. КАПУСЦІНСКАЯ,
мастактвазнаўца Рэспубліканскага Дома мадэляў

Ба Ч 6 9 9

Памятаеце лірычную гісторыю пра тое, як

У суботу Янка ехаў ля ракі...

Пад вярбой Алена мыла рушнікі...

У ЛЮБІМАЙ намі песні ўвага сканцэнтравана ў асноўным на развіцці любоўнага сюжету і яго хэлп-энд — шчаслівым канцы. Мыцё рушнікоў у гэтай рамантычнай сітуацыі было толькі фонам для шчаслівай сустрэчы. Але... уявім сабе, што Алена ў гэты дзень не сустрэла Янку. Тады, напэўна, ёй можна было бы толькі паспачуваць. Уявіце шлях да ракі з вёдрамі або місай. Дарогу назад з мокрай бляізнай. Сушку, прасаванне...

Няхай даруюць мне чытаты за гэты пераклад пазіі на мову сумнай прозы. Каб апраудацца, спашлюся на тое, што амаль штодня мы сустракаемся з гэткай з'явай — перакладам на мову прозы лірычных імкненняў. Хочам усёй сям'ёй падацца ў заснеканы лес — але ж у ночвах ляжыць намочаная бляізна. Сабраліся ў кіно — ды зацягнулася прыгатаванне вячэры, пойдзем другім разам. З ахвотай прачыталі б новую аповесць у часопісе, але — ах, вось ужо гэтыя дзеци! Сын насадзіў плям на толькі што купленыя штаны... А час ідзе, гарэць нашы жаданні і надзеі. Дыяграма часу, адпушчанага на гаспадарчыя і культурныя патрэбы, рэзка хіліцца ў гаспадарчы бок.

Можна лічыць, што вельмі пащенавала ў жыцці тым, у каго хатнія клопаты ўзялі на сябе бабуля, мама, дарослыя дзеци або свядомы муж. Але нават калі падзяліць абавязкі на ўсіх аднолькава — усё роўна з лішкам хопіць усім членам сям'і. Можна зразумець нашы летуценні пра вернага хатніга памочніка для ўсіх: для мамы і бабулі, для мужа і жонкі. Такім старавінным, кемлівым, кваліфікацыйным памочнікам для ўсіх і кожнага робіцца служба быту, закліканая вызваліць нас з палону хатніх і гаспадарчых клопатаў.

Трэба сказаць, што нашы ўзаемаадносіны са службай быту мяняюцца карэнным чынам. Раней мы звярталіся да яе паслуг толькі тады, калі самі не моглі выканаць нейкую складаную работу: напрыклад, пашыць паліто, адрамантаваць прыёмнік, паправіць гадзіннік і г. д. Цяпер мы ўсё больш і больш давяраем службе быту

свае штодзённыя клопаты: памыць і папрасаваць бляізу, пачысціць адзенне, паклапаціцца аба нашай знешніці, забяспечыць адпачынак, прыбраць кватэру, памыць вонкы, купіць білеты і нават уручыць букет імянінніку ў дзень нараджэння...

І навуковыя даследаванні, і праста жыццёвы вопыт паказалі, што паслугі службы быту — гэта не толькі выгода і ласка, Калі меркай духоўнага бацяцца робіцца вольны час, то зразумела, якую ролю адыгрывае ў гэтым служба быту. Калі эмасыянальны настрой упłyвае на здароўе і павышэнне прадукцыйнасці працы — значыць, работа сферы абслугоўвання немінуча адбіваецца на грамадскай і працоўнай актыўнасці грамадзян. Іменна таму ў спраўядачным дакладзе ЦК КПСС XXIV з'езду партыі Л. I. Брэжнёў падкрэсліў: «Нам трэба сур'ёзна палепшыць работу ўсіх галін сферы паслуг — грамадскага харчавання, пашыву адзення, рознага рамонту, арганізацыі адпачынку працоўных. Гэта — не проста галіны, закліканыя выконваць план, а службы, якія непасрэдна маюць справу з людзьмі, з усёй разнастайнасцю іх густаў, з чалавечым настроем».

Па традыцыі, абумоўленай асаблівасцямі канцэнтрацыі на сельніцтва, да гэтага часу служба быту аддавала ў шмат разоў больш увагі гарадскому, чым сельскому наслеўніцтву. Таму пад сур'ёзным палепшэннем мяркуеца ў першую чаргу выроўнівание быту горада і вёскі. І калі цяпер правільнасць гэтай задачы ні ў каго не выклікае сумнення, то з яе практичным ажыццяўленнем у некаторых раёнах Мінскай, Магілёўскай і Брэсцкай абласцей справы абстаяць не так, як хадзелася б. Не маюць стацыянарнай сеткі бытавога абслугоўвання 800 калгасаў і саўгасаў рэспублікі. Ёсьць яшчэ раёны, дзе па хімічнай чыстцы і фарбаванню жыхару аказваюць паслугу на... адну капейку за год! (І гэта не жарт). У Мазыры на ўвесе рён толькі адна цырульня...

Культура быту не прыйдзе на сяло самацёкам. Яе ўкараненне залежыць ад ініцыятывы мясцовых органаў. І калі гаварыць пра цуды, якія здольна тварыць ініцыятыва, то ў якіх можна спаслацца на Слонімскі камбінат бытавога абслугоўвання.

Два месяцы таму назад у Слонім прыехала шмат гасцей. Гэта былі ўдзельнікі ўсесаюзнага семінара па вывучэнні вопы-

ту бытавога абслугоўвання сельскага насельніцтва. Чаму выбралі іменна Слонім?

Гадоў пяць таму назад слонімская служба быту, бадай, нічым не вызначалася сярод іншых. Шылі адзенне, вязалі трыватажныя рэчы, рамантавалі бытавыя машыны і прыборы. За год аказвалі на 1 рубель 95 капеек паслуг сельскаму жыхару і на 7 рублёў 68 капеек — жыхару раённага цэнтра. Потым то, што мы называем ростам матэрыяльнага і культурнага дабрабыту, набыло свой канкэртны выгляд у росце запатрабаванняў. Мясцовыя органы знайшлі правільную лінію, сканцэнтравалі ўвагу на палепшэнні абслугоўвання працаўнікоў сяла. Як наблізіць паслугу да сельскага спажыўца? Што зрабіць, каб яна як найбольш поўна адпавядала яго запатрабаванням?

Перад партыйнымі і савецкімі органамі паўсталі пытанне аб стварэнні Дамоў быту і комплексных прыёмных пунктаў, стацыянарных і перасоўных. Замест ранейшых шасці іх цяпер 18 плюс чатыры перасоўныя. Члены пастаяннай камісіі, дэпутаты пабывалі ў майстэрнях і Дамах быту, пракантралівалі тэрміны выканання заказаў і дакладвалі пра вынікі свайго абследавання на сесіях і пасяджэннях райвыканкома. Дыяпазон паслуг па просьбе наслеўніцтва быў значна пашыраны. Сельскія Саветы прымалі вялікі ўздел у падборы кадраў для вясковых комплексных прыёмных пунктаў і Дамоў быту. Так з'явіліся ў вёсках пабудаваныя па тыповых праектах прыгожа аформленыя дамы з малюнчай рэкламай. Яны не толькі ўпрыгожылі сельскія вуліцы, не толькі дапамаглі і дапамагаюць вяскоўцам у іх штодзённым жыцці, але і ўзялі на сябе эстэтычную місію. У Жыровічах, Міжэвічах, Сялявічах ужо нікога не здзівіш пашытымі па апошнім модзе паліто і сукенкамі, прыгожай трыватажнай абноўкай, новай прычоскай. Бы апрача выканання плана майстры быту вучаць успрымаць новае, клапаціцца аб знешніці, захоўваць маладосць і прыгажосць.

— Нам даводзіцца, апрача ўсяго іншага, ламаць прывычкі, — гаворыць Зоя Уладзіміраўна Шыш, загадчыца комплекснага прыёмнага пункта ў Сялявічах. — Не адразу нашы гаспадыні началі здаваць бляізну ў грамадскую пральню: «ніёмка, непрыывычна». Мы пайшлі па хатах, тлумачылі, як гэта зручна — пазбавіцца ад цяж-

Жанчына і быт

кай, маруднай працы. Спярша здала бляізну ў мыццё наша сельская інтэлігенцыя. Іншыя жанчыны паглядзелі, ацанілі — чиста мыоцы, нічога не скажаш. І таксама прынеслі сваю бляізну...

Бытавое абслугоўванне ў новай пяцігодцы будзе развівацца як буйная механізаваная галіна. Якраз так і выглядае цяпер сістэма паслуг у Слонімскім раёне. Вельмі добра абсталіваны механічная пральня, механізаваная майстэрня па рамонту абутку, хімчистка, дыспетчарская служба. Пастаянна дзеючымі радыусамі рабыткамбінат звязаны з усімі сёламі раёна.

Сам камбінат у Слоніме без нацяжкі можна назваць культурна-бытавым цэнтрам. Прыгожы сучасны будынак, увесе фасад зашклёны — міма не пройдзеш. У афармленні інтэр'ера няма налёту правінцыялізму — эстэтыка тут на вышыні. І не толькі ў інтэр'еры. Гарадскія модніцы ахнуць, разгледзіўши сорак трох ўзоры рэчай у трыватажным атэлье. Мяккая гама расфарбовак, прыгожия фасоны, модная вышыўка, ажурная вязка. Зала цырульні — сапраўдны салон хараства: шынёны, косы, рэкламныя прычоскі, зручныя крэслы. Кліент сапраўды ў цэнтры ўвагі: і стрыгуць і прычэсваюць тут па апошнім модзе.

А фатаграфія? Які прыгожы падарунак падносіць маладожонкам служба быту — добра аформлены альбом з момантамі шлюбнай цырымоніі і вяселля, будучая сямейная рэліквія. Партрэты пад плёнкай, групавыя тэматычныя фатаграфіі «Настаніца першая мая». Мілыя, забаўныя цацкі для самых маленьких кліентаў. Ва ўсім адчуваеца жаданне зрабіць паслугу максімальная прыемнай.

Што ж дапамагло за парану прыгожы кароткі час наладзіць узорную службу быту ў раёне? У першую чаргу ініцыятыва. Мы прывыклі гаварыць пра рамантаву пошуку, калі гутарка ідзе пра найбольш папулярныя — прэстыжныя, як іх называюць, прафесіі. Дык вось, прастора для творчага пошуку ў работнікаў службы быту ніколі не меншая.

Складалася, напрыклад, такая сітуацыя: калі ўсе прыёмшчыкі стацыянарных комплексных і перасоўных пунктаў у адзін дзень збраліся на камбінаце, каб здаць або прыняць сабраную адзежу, ім трэба было чакаць некалькі гадзін. Як скараціць страты часу? Вось тады і ўзнікла ідэя стварыць дыспетчарскі цэнтралізаваны прыёмны пункт. Абсталівалі яго стэлажамі і вешалкамі, кожнаму прыёмшчыку адваялі сваё мес-

ца. Цяпер заказы не пераблытаетеши. І не затрымаешся дарэмана, марнуючи дарагі час.

А калі реч вычышчана датэрмінова? Навошта тримаць яе на фабрыцы? І на камбінаце выпрабоўваюць новы спосаб аблугаўвання — реч высылаюць заказчыку па пошце...

Механізаваная пральня прануе паслугі калгаснікам і рабочым саўгасаў, за тры дні вяртае чистую, памытую бляізну. У аддаленім сяле працуе пункт пракату, дзе можна атрымаць канькі і прыёмнік, мяч і пыласос, сокаварку і шаткаўніцу, пасуду і магнітафон. Цырульнік рэгулярна прыезджае ў вёску, каб рабіць прычоскі сельскім жанчынам. Абанементнае аблугаўванне ў раённым цэнтры. Раённыя спецыялісты быту едуць вывучаць вопыт у Рыгу, Мінск, Віцебск, трymаюць раўненне на сталіцу. Усё гэта бачныя рысы сцірання граняў паміж горадам і вёскай, прыклад уважлівых адносін да патрэб насельніцтва, уменне прыслухацца да яго голасу. «Як зручней працоўнаму чалавеку», — так сформулюваў свой прынцып аблугаўвання вядомы ў рэспубліцы вадзіцель-прыёмшчык Аляксей Шпак. Ён заходзіць у хаты, прыме заказы на пашыў рэчаў, забірае ў рамонт сапсаныя бытавыя прыборы ці стары матрас і тут жа замяняе яго новым...

...Не, на Слонімшчыне не будзе сёння Алена сама мыць рушнікі, нават пры дапамозе пральнай машыны. Няма ў гэтым патрэбы!

В. КАРАЛЁВА



Вікторыя Фёдарава ў фільме «Двое».

ВІКТОРЫЯ ФЁДАРАВА

ПЕРШАЯ роля пасля паспяховага дэбюта...

Тут, бадай, хвалівання значна больш. Як гэта парашутысты кажуць: самы страшны скачок — не першы, а другі або трэці, калі ўсе страхі ўжо ведаеш наперад. Мусіць, і тут, у акцёрскай справе, тое самае. Што з таго, калі дэбют паспаховы! Можа тады ўсё вырашыў выпадак, нейкі асабліва спрыяльны збег акаличнасцей!

— Ды і працујуць з табой цяпер не так, як раней, а інакш,—рассказвае Вікторыя Фёдарава.— Тады, у першай карціне, цябе даглядаюць, як малое дзіця, радуюцца кожнай тваёй, нават невялікай, удачы, ласкава папраўляюць памылкі. Вучачы хадзіць. Добра быць на вічком! А ў другой і ў трэцій тут ўжо зусім самастойная, і ўсе чакаюць выніку — пакажы, як ты засвоіла нашы ўрокі!

Маладая актрыса Вікторыя Фёдарава адразу і моцна пакарыла сэрцы гледачоў у кароткаметражным фільме Міхаіла Богіна «Двое», які заваяваў міжнароднае прызнанне. Тут мы пазнаёміліся з Вікторыя Фёдаравай як з сапраўднай актрысай.

А потым пачаліся хваліванні другой ролі. Вікторыя Фёдарава стварала вобраз савецкай разведчыцы Валянціны Доўгер, паплечніцы легендарнага Мікалая Кузняцова, у двухсерыйнай кінакарціне «Моцныя духам».

У фільме «Двое» герайня Вікторыя Фёдаравай была глухонімай дзяўчынай — моцнай, мужнай, якая імкнулася пера-

адолець сваю хваробу. І ўдача актрысы заключалася іменна ў тым, што за маўчаннем Наташы яна здолела без слоў раскрыць велізарны і ясны ўнутраны свет, багаты талент свайгера. Вікторыя Фёдарава паказала ў гэтай ролі, што яна ўмее красамоўна маўчыць. А гэта — ужо майстэрства...

Галоўнае ў прафесіі разведчыка, які часта змушаны выдаваць сябе за іншага чалавека, таксама ўменне маўчыць. Ён вымаўляе нейкія слова, а сапраўдная душа яго, думкі, намеры — за сямю пячаткамі. Тут вось, у рабоце над вобразам Валянціны Доўгер, і спатрэбліўся Вікторыя Фёдаравай навыкі, набытыя ў часе працы над фільмам «Двое». Дзякуючы актрысе, сапраўдную Валянціну, навыказаную, калі можна так сказаць, ведаючы толькі Кузняцоў і гладчы.

Але пры здымках у Вікторыі Фёдаравай была яшчэ адна цяжкасць. Актрыса іграла жывога чалавека. Больш таго, працујуць перад кінакамерай у тым ці іншым эпізодзе, яна бачыла побач з рэжысёрам Вікторам Грыгор'евым свой рэальны правобраз — Валянціну Доўгер, якая шчыра жадала ёй удачы. Як гэта цяжка — дамагчыся не толькі мастацкай выразнасці і прауды харектару, але і дакументальнасці! Як цяжка апраўдаць тое, што сказала бясстрашная разведчыца актрысе пры першай сустрэчы: «Я не буду цябе вучыць. Я табе веру».

Маладая актрыса здолела

Новая каляровая шырокасці экранная мастацкая кінокарціна «Чайка» створана на кінастудыі «Масфільм» пад водле аднайменнай п'есы А. П. Чэхава.

— Мы імкнуліся як мага больш беражліва перадаць галоўнае ў гэтым цудоўным творы, — расказвае аўтар сцэнарыя і рэжысёра-пастаноўшчык Юлій Карасік. — З усіх чэхаўскіх п'ес у «Чайцы», магчыма, больш, як дзе, асабістага, перажытага і выпанутаванага самім пісьменнікам. Па напружаным духоўным жыцці героя «Чайкі» набліжаюцца да герояў шэкспіраўскіх трагедый. Умовы іх жыцця такія, што ўсе іх планы і надзеі церпяць крушэнне, а самі яны ў нашых вачах нярэдка выглядаюць амаль камічнымі фігурамі. Нездарма сам Чэхав называў свае п'есы намедыямі. Весь гэта супярэчнасць паміж палымянымі духоўнымі імкненнямі і абмежаванасцю жыццёвых магчымасцяў мы і хацелі перадаць. І разам з тым, у «Чайцы» няма настрою безвыходнасці. У лёсце Ніны Зарэчнай — выхад. Вера ў сваё прызванне — вось той агеньчык, які дапамагае пераносіць чайкар і неўладкаванасць жыцця. Усе астатнія героі прыходзяць да духоў-



«Чайка».

най гібелі таму, што страцілі веру ў сваё прызванне.

У галоўных ролях здымаліся Людміла Савельева, Ала Дзямідава, Юрый Якаўлеў, Уладзімір Чацверыкоў, Мікалай Плотнікаў, Армен Джигарханян, Валянціна Целіч-кіна.

Убачаць гледачы і новую двухсерыйную шырокасці экранную мастацкую кінастужку «Дванаццаць крэслай», пастаўленую рэжысёрам Леанідам Гайдаем на кінастудыі «Масфільм» па матывах шырокага вядомага аднайменнага рамана І. Ільфа і Я. Пятрова.

Расказ аб прыгодах шукальнікаў наштоўнасцяў гучыць у карціне не толькі як забаўная гісторыя, але і перадае атмасферу сярэдзіны дваццатых гадоў, калі так іміліва, так трагікамічна знікала з нашага жыцця мяшчанства ўсіх масцей, асуджана на смерць Вялікай рэвалюцыі.

Галоўная ролі выконваюць Арчыл Гаміяшвілі, Сяргей Філіпаў, Міхаіл Пугачоў, Юрый Нікулін, Наталля Вараб'ёва.

Не так ужо шмат роляў сыграла Людміла Чурсіна за тыя дзесяць гадоў, якія яна аддала кінематографу, але яны прынеслі ёй вялікую папулярнасць. Самыя значныя вобразы яна стварыла ў экранізацыях твораў савецкіх пісьменнікаў: Дар'я ў «Данскай аповесці» павод-

стварыць вобраз савецкай разведчыцы.

Зусім нядаўна мы бачылі Віктору Фёдараву ў двухсерыйнай мастацкай кінастужцы «Злачыства і пакаранне», дзе яна сыграла ролю ваявой і на дзіве абаяльной Дунечкі.

— Я адчувала сябе шчаслівай, здымоючыся ў гэтым фільме,— гаворыць актрыса.— Па-першае, таму, што люблю і паважаю творчасць Ф. М. Дастаеўскага, які з дзівоснай спалі апісаў Рачіо і рускіх людзей канца мінулага стагоддзя. Па-другое, роля Аўдоцці Раманаўны, сястры Радзіёна Раскольнікава,— мая першая «класічная» роля ў кінематографе. Я шмат чаму навучылася ў сваёй герайні, палюбіла яе і, здаеца, зразумела гэтую чыстую, цэльнную, гатовую на самаахвяранасць натуру...

Цяпер Вікторыя Фёдарава здымоедца ў галоўнай ролі ў мастацкай кінакарціне «Любімая».

— Што ж датычыць маіх далейших творчых планаў,— гаворыць актрыса,— то... мне хочацца паспрабаваць сябе ў камедыі. Першым выявіў у мяне камедыйныя магчымасці мой педагог па акцёрскім майстэрстве прафесар Бібікаў. «Сыграй камедыю,— гаварыў ён мне.— Драму ты напэўна сыграеш».

Мая любімая актрыса! Ну, вядома, мая мама, Зоя Мікалаеўна Фёдарава. Яна таксама называе мяне сваёй любімай актрысай. Я мару зняцца ў фільме разам з мамай— маім першим дарадчыкам і сябрам.

ле М. Шолахава, галоўная герайня ў «Вірynei» Л. Сейфулінай, Марфа ў «Журавушы» паводле аповесці А. Аляксееўа, Анфіса ва «Угрум-раце», Любоў Яравая ў аднайменным фільме.

У снежні гледачы ўбачаць Людмілу Чурсіну ў новай каляровай мастацкай кінастужцы «Алеся», пастаўленай рэжысёрам Барысам Іучанкам на Кіеўскай кінастудыі імя А. П. Даўжэнкі паводле аднайменнай аповесці А. Купрына.

«12 крэслаў».



АДСТАЮЧЫ...

— Ну, што? — спытаў я сына-трэцякласніка, калі той прыйшоў са школы.

«Ну, што?» — гэта трансфармаванае яшчэ з першага класа «ну, як справы ў школе, што ты сёння атрымаў?»

— Нармальна! — звычайна адказваў Віцька.

Гэта «нармальна» мяне ніколі не задавальняла, і таму пачыналіся ўдакладненні. Асабліва пасля таго, як аднойчы высветлілася, што двойку па матэматыцы Віцька таксама падвёў пад рубрыку «нармальна».

Сёння сваё пытанне я задаў двойчи, бо Віцька не здолеў вымавіць свайго звычайнага «нармальна!».

— Папала мне сёння,— нарэшце выціснуў сын, адвёўшы вочы ўбок.

— Па-першае,— строга сказаў я,— што ты нарабіў? А па-другое, глядзі мне ў вочы. І адказвай сумленна, ты ж ведаеш, што за праўду табе нічога не будзе.

Апошнія слова яго яўна падбадзёрылі, і ён выпаліў, шчыра пазіраючы мне ў вочы:

— Па-першае, папала не «за што», а— за цябе. А па-другое, сорамна мне не за сябе, а за цябе таксама.

Я, сумеўшыся, маўчай.

Віцька растлумачыў:

— Мне Вольга Васільеўна зрабіла вымову. Твой бацька, кажа, нічога не робіць для школы.

— А што ж я павінен рабіць?

— Ну, ці мала што... Пецеў бацька, напрыклад, намаляваў прыгожыя малюнкі. Лёліна мама пашыла падкладачкі для чарніліц. Сашаў бацька прыбіваў партрэты, а Колеў— яму дапамагаў. Сярожаў бацька...

Я ўявіў, як усе гэтыя бацькі і маткі, ледзь скончыцца апошні ўрок, пачынаюць габляваць, прыбіваць, шараваць, мальваць... А мой Віцька, апусціўшы вочы, слухае вымову строгай Вольгі Васільеўны.

— Але ж я не ўмею мальваць, не ўмею

шыць, не ўмею...— спрабую на ўсякі выпадак апраўдацца.

— Хіба абавязкова мальваць або шыць? Вольга Васільеўна знайдзе табе справу.

Назаўтра я, чырвоны ад збынтэжанасці, стаяў перад маладзенькай настаўніцай, і мы высвятлялі, чаго я не ўмею.

— Што ж мне з вамі рабіць? Нядобра адставаць ад іншых.

— Нядобра,— без энтузіазму згадзіўся я.

— Так, так,— задуменна працягнула настаўніца.— А можа?.. Не, гэтага вы не ўмееце. Або?.. Ах, не, і гэтага не здолеете.

Я з хваляваннем чакаў, якую справу яна мне даручыць.

— Што з вамі рабіць? — паўтарыла Вольга Васільеўна.— Сын ваш вучыцца добра, можа нават выдатнікам стаць, а вы... Дрэнна ж неяк выходзіці.

— Дрэнна...— зноў пагадзіўся я.

— Ведаце што,— ажывілася Вольга Васільеўна.— Мы тут з дзецімі што-небудзь прыдумаем для вас. Віця вам перадась.

Дома я, жонка, Віця, бабуля і дзядуля ўвесь вечар думалі, што б мне такое зрабіць для школы, каб не хадзіць у адстаючых. Мы так і не прыдумалі.

— Тата,— аўгавіў неяк Віця,— табе трэба прыйсці ў школу.


— Прыдумалі нарэшце! — узрадаваўся я.

— Не. Бацькоўскі сход.

Прышоўшы на сход, я сеў на апошнюю парту, каб не глядзець у вочы актыўным бацькам. Вольга Васільеўна пачала з майго сына — ён стаў выдатнікам.

— Вельмі здольны хлопчык,— сказала яна і з дакорам паглядзела на мяне. Павярнуўліся і таксама паглядзелі на мяне і ўсе бацькі. А мне было сорамна: я ў сынавай школе лічыўся самым адстаючым. Бацькам...

Кім ПУГАЧ



Яшчэ адна новая работа кіеўскіх кінематографістў— мастацкая кінастужка «Ніна». Аўтар сцэнарыя Сяргей Смірноў, рэжысёры пастаноўшчыкі Аляксей Швачко і Віталь Кандратай.

Гэта фільм пра маладых патрыётаў — падпольшчыкаў невялікага раёнага гардона Маліна Жытомірскай вобласці, якія герайчна змагаліся з фашистычнімі ордамі на часова акупіраванай зямлі Украіны.

Будзе дэмантравацца новая мастацкая кінастужка «Тронка», пастаўленая рэжысёрам Артуром Вайцецкім на Кіеўскай кінастудыі імя А. П. Даўжэнкі па матывах аднайменнага рамана Алеся Ганчара.

Убачаць гледачы і новую мастацкую кінастужку «Быць мужчынам» вытворчысці Адэскай кінастудыі. Сцэнарыст Наталлі Разанцавай, пастаноўка Кіры Муратавай. Фільм расказвае пра сучасную моладзь, яе праблемы і мэры.

Р. КРОПЛЯ

Дацька... які мы?

У школу прыйшоў бацька адной з вучаніц, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, снайпер. На яго раҳунку 146 знішчаных фашыстаў. З якой цікавасцю слухалі дзеци расказ ветэрана! Прыгледзеўшыся да сотні дзяцей, можна было беспамылкова вызначыць, дзе яго дачка: столькі гонару і, я сказала б, удзячнасці бацьку выказваў яе твар!

Мы, педагогі, бачым, як хо чаца нашым выхаванцам гана рыцца сваім бацькам.

— Мой тата лётчык! — выхава ляцца шасцілакнік Н. сваім таварышам, і здаецца, нібыта яго асвятляюць промні гэтай мужнай і рамантычнай прафесіі. А ў адпаведнай графе школьнага журнала запісана прости: «Служачы аэропорта».

Нашы дзеци, асабліва хлоп чыкі, павінны мецы у асобе бацькі ўзор мужчынскай сме ласці і прынцыповасці, праца вітасці і вялікадушнасці. Але, на жаль, гэта натуральнае жаданне часта застаетца незадавленым. Дзеци шукаюць іншыя «ўзоры» і знаходзяць часам не самае лепшае.

Адсутнасць становчай мужчынскай, бацькоўскай увагі да дзяцей мы, настаўнікі, адчува ем вельмі часта і востра.

Перада мной сачыненні дзе сцікласнікаў. Тэма: «Наша сям'я». Амаль ва ўсіх работах чытаю: «З мамай усім дзялю сяя», «Мама ў мяне добрая, ласкавая, заўсёды ўсё паспее зрабіць, з ёю неяк цёпла, і на рабоце яна самая лепшая!» «Мой галоўны дарацьчык — мама», «Мая мама — лепшая на све це».

Пра бацькоў гавораць мала, часам абыякава, а іншы раз проста кампенсуюць неіснуючае выдумкай.

«Мой бацька — урач. Але я яго ніколі не бачыла: ён кінуў нас з мамай, калі мне было не калькі месяцаў. Нягледзячы на гэта, я чула пра яго толькі добрае. У мяне стваралася ўражанне, што ён добры, спагадлівы чалавек і выдатны урач. Ад выпадковых людзей я даведала ся, што ён любіць сваю прафесію.

сію. Кажуць, ён вельмі любіць дзяцей...»

Як старанна спрабуе дзячынка пераканаць самую сябе, што яе тата заслужаны чалавек. Заставаецца дадаць тое, што не магло быць напісана ў сачыненні. Калі дзячына выдатна закончыла школу, я паслала яе тату пісьмо з просьбай напісаць дачэ хоць некалькі цёплых слоў. Іх не знайшлося. Проста прыйшоў чарговы грашовы перевод.

А з якой горычнай напісаны радкі:

«Чаму часта сустракаешся з людзьмі, якіх усе паважаюць, ліца сумленнымі і разумнымі, а на самой справе гэты чалавек робіць подла. Узяць хоць бы майго бацьку: ён паважаны на заводзе чалавек, з ім ліцацца... Але ніхто не ведае, які ён на самой справе, як скептычна адносіцца да ўсяго, што робіць на заводзе, як крыўдзіць ма му...»

Не цяжка адчуць сувязь паміж гэтым «узяць хоць бы майго бацьку» з вывадамі юнака: «чаму часта сустракаешся з такім людзьмі». Прыкладам з'явіўся блізкі чалавек, бо нішто ў паводзінах бацькоў не мінае незаўважаным, ўсё ў вачах дзяцей набывае адпаведную ацэнку, часта па-юнацку непрыміримую.

Дзеци маюць патрэбу ў тым, каб іх выслушалі, абаранілі, узбагацілі нейкай новай інфармацыяй, алагрэлі дома ў сям'і. Нам, настаўнікам, не так ужо цяжка вызначыць, хто з нашых выхаванцаў у асобе бацькоў, у асобе бацькі мае сябра, якому можна ўсё сказаць, які навучыць добраму, засцеражэ ад дрэннага. Гэтыя дзеци трymаюцца неяк упэўнена, быццам штохвіліны адчуваючы моц роднага чалавека, на якую можна абалерціся.

І ўсё-такі да крыўднага рэдка чытаеш у вучнёўскіх працах наступнае:

«У нас у сям'і чатыры чалавекі. Тата — наш выхавальнік. Гэта, па-мойму, прыносяць яму вялікае маральнае задавальненне. Ен вораг несправядлівасці. Гэта я адчуваў з маленст

ва. Нават у дробязях ўсё павінна быць сумленна. Памятаю, калі прыносілі што-небудзь смачнае, я спрабаваў атрымаць большую долю. Тата садзіў мяне на супраць сябе і цярпіла тлумачыў, што рабіць гэтага нельга, бо пакрыўдзіш каго-небудзь. І ён, тата, не можа пакрыўдзіць чалавека дзеля ўласнай карысці. У час вайны тата шмат перажыў і часта расказвае пра гэта. Ен сам ніколі не сядзіць склаўши руکі і нас з дзяцінства прывучыў да працы, і тое, што мы маглі зрабіць, мы абавязаны былі рабіць. І наогул, калі мне бывае дрэнна, я іду да яго, да бацькі...»

На жаль, педагогічнае практика штодзённа сутыкае нас з нейкім абыякава-бездаказнымі адносінамі многіх мужчын да сваіх бацькоўскіх абавязкаў.

Двое сямілакнікай уцяклі з дому. Яны прыхаплі такія-сякія рэчы са школьнага гардэроба, прадалі іх за бясцэнак і, як потым выясцілася, праплі. Хлопчыкай знайшлі, вярнулі. У класах гэтая падзея горача аблікаркоўвалася. І дзіўна: адна-лакнікі спачувалі ім. Чаму?

«Ды ў іх бацькі п'яніцы. Кожны дзень п'яны, прыходзяць і б'юць дома ўсіх, хто пад руку трапіць!» — так тлумачылі дзеци сваё спачуванне.

Акаваецца, у хлапечым свеце гэта аблікаркоўвалася і ацэнена.

Мы, дарослыя, толькі бяссільна абураліся: за забойства расстрэльваюць, за крадзеж судзяць, а такое штодзённае разбэшчванне дзіцячай душы застаецца беспакараным!

Амаль кожны з нас, дарослыя, апрача сваій асноўнай справы, цікавіцца яшчэ нечым: развязаннем рыбак, філатэліяй, спортам. Пагавары з гэтымі людзьмі пра іх запаветнае — колкі цікавага яны раскажуць вам, знікне кудысьці будзённая абалонка, вочы дабрэюць. Яшчэ бі! Чалавек гаворыць пра тое, што робіць яго жыццё больш змястоўным, цікавым, — пра сваё захапленне.

Але далёка не кожны дзецица гэтым пачуццём са сваімі дзецимі.

Не так ужо часта ў дзіцячых захапленнях адчуеш захапленне бацькі. Даволі рэдка ў вучнёўскіх працах чытаеш:

«Мой любімы занята — фатаграфія. У дзяцінстве я бачыў, як тата фатаграфуе. Мне таксама хацелася. Я браў сапсаваны апарат і пstryкаў, думаючы, што фатаграфую. Калі я падрос, тата навучыў мяне гэтым справе. Мы бралі фотаапараты і ішлі ў лес. Я ўбачыў, што фотаапаратам можна многае адлюстраваць, я нават і не заўважаў раней, што ў лесе столькі цікавага. Цяпер мы з тата асвойваем каляровое фатаграфаванне».

«Мы з тата!» — заўважце, з якой гордасцю гэта вымаўляецца! Без такога эталона яму, падлетку, жывеца кепска.

У сачыненні «Пойдзем дарогай бацькоў» дзеци пішуть ледзь не пра ўесь Саюз, але толькі не пра уласнага бацьку. Яны часам вельмі няясна ўяўляюць сабе, якія заняткі ў бацькі. «Нешта будзе!» — а ен вядомы брыгадзір на будауніцтве перадавога хімічнага камбіната. А дзе бацька быў у гады вайны, за што атрымаў ордэны — і зусім, часам, не ведаюць.

І вінаваты ўжо тут не дзеци, бо яны па натуры сваёй цікаўны.

Падлеткі, ды і старэйшыя школьнікі, маюць патрэбу ў звычайніх бацькоўскіх клопатах, ва ўвазе, у душэўнай цеплыні. Яны чакаюць бацькавай заувагі, яны ў глыбіні душы паважаюць яго загады, нават калі не спадзяюцца іх выкананца.

У нашым чалавечым свеце бацькоўскіх клопаты не могуць аблікаркоўвалася толькі імкненнем накарміць і апрануць сваё дзіця. Яму гэтага мала.

Бацькі многіх маіх дзесяцілакнікай прыйшли ўпершыню ў школу на ўрачысты акт уручэння атэстатаў сталасці. Як жылі сын, дачка ўсе гэтыя гады ў класным калектыве, як яны вучыліся, ці ўмелі быць вернымі сябрамі, як перажывалі свае першыя пачуцці прыязнасці, якія верши спрабавалі складаць — усё гэта і многае іншае такому бацьку невядома. Ен ведае, колькі купіў сыну чарвікай або штаной, але ніколі не цікавіўся, як раслі і мужнелі яго харкатар, душа, розум і пачуцці.

Сярод 36 вучняў сёмага класа ёсьць адзін так званы цяжкі. Ен не буйніць, не сваволіць, а ціха, як мышанё, сядзіць на ўроках. І вось ён раптам знікае на дзень, на тры... Іду да бацькоў. Бацька, ледзь варочаючы языком, мармыча:

— А хто яго ведае, дзе ён. І не начаваў сёня дома. Прыйшоў, паеў — і зноў няма. Бярыце яго ў կалонію ці рабіце з ім, што хочаце.

«Тата» гэты, здаровы, яшчэ не стары мужчына, слесар аўтабазы, на добрым раҳунку ў начальства. А вось дома гэтая аблікарка: «Рабіце, што хочаце».

Побач з сынам слесара — сын кандыдата наукаў. Самога кандыдата мне не даводзілася бачыць.

— Тата заняты! — чую ў адказ на запрашэнне зайсці бацьку ў школу. Поўная павагі да наукаўскай працы, я ўсё-такі асмельваюся ўдакладніць:

— Ці не мог бы твой тата ўсё ж зайсці ў вольны час?

— Нам будуюць гараж, тата пасля работы там...

ІЛЬГОТЫ АБАРОНЦАМ РАДЗІМЫ

Камуністычна партыя і Савецкі ўрад праяўляюць пастаянныя клопаты пра абаронцаў Радзімы, якія стравілі здароўе,— інвалідаў Айчыннай вайны. Для іх заканадаўствам устаноўлены рад ільгот і пераваг у сацыяльна-культурным і жыллёвым бытавым абслугоўванні.

Інваліды Айчыннай вайны маюць права на пераважнае забеспячэнне жылой плошчай (па асобых спісах). Іх нельга выселіць без прадстаўлення іншай жылой плошчы з дамоў тых прадпрыемстваў, якія ўключаны ў спісы на высяленне асоб, зволеных з работы па ўласным жаданні або за парушэнне працоўнай дысцыпліны.

Інвалідам вайны выдаюцца беспрацэктныя пазыкі на індывидуальнае жыллёва будаўніцтва (да 1000 рублёў, з пагашэннем на працягу 10 гадоў, пачынаючы з трэцяга года выдачы) і на капітальны рамонт дамоў, якія знаходзяцца ў гарадах, рабочых пасёлках гарадскога тыпу (калі гэтыя дамы належалі ім на праве асабістай уласнасці, і яны жывуць у іх). Інвалід вайны мае пераважнае права на ўступленне ў жыллёва-будаўнічы кааператыв.

Пенсія па старасці назначаецца: інвалідам-мужчынам — у 55 гадоў, жанчынам — у 50 гадоў. Пенсія па інваліднасці назначаецца ім незалежна ад працоўнага стажу. Працующим інвалідам I і II груп пенсія выплачваецца поўнасцю, інвалідам вайны III групы з ліку ваеннаслужачых радавога, сержантскага і старшинскага сastаву — 30 рублёў, а з ліку асоб афіцэрскага сastаву — 40 рублёў у месяц. Інваліды маюць права працаваць няпоўны дзень, а іх праца аплачваецца па фактычнай выпрацоўцы або ў залежнасці ад працправанаага часу.

Дапамогу па часовай непрацэздольнасці працующим інвалідам атрымліваюць у размеры 100 працэнтаў заробку, незалежна ад бесперапыннага стажу.

У лячэбных установах інвалідаў вайны прымаюць без чаргі. Лякарства па рэцэптах урачоў яны купляюць за 20 працэнтаў кошту. Існуе спецыяльны парадак забеспячэння іх санаторна-курортнымі пущёукамі. Па-першое, пущёукі яны атрымліваюць у першую чаргу. Інвалідам I і II груп, якія знаходзяцца на стацыянарным лячэнні ў шпіталях, клініках, інстытутах, бальніцах, пущёукі даюць органы аховы здароўя. Калі яны атрымліваюць пенсію менш 60 рублёў у месяц і не працуюць, ім аплачваецца таксама кошт праезду ў санаторый і назад.

Усе льготы па медыцынскім абслугоўванні і санаторна-курортным лячэнні захоўваюцца і за інвалідамі вайны, якія перайшлі на пенсію па старасці.

Інвалідам I і II груп, а таксама III групы, якія не маюць каучнисці, даеца ў любым горадзе права бясплатнага кары-

стання гарадскім транспартам (апрача таксі), гарадскімі рачнымі пераправамі, суднамі ўнутрыгарадскіх і прыгарадных ліній. З 1 кастрычніка па 15 мая штогод для ўсіх інвалідаў Айчыннай вайны ўстаноўлена 50-працэнтная скідка на праезд па чыгуначнікі краіны, у аўтобусах міжгародных ліній, на суднах кабатажнага плавання Міністэрства марскога флоту ССР (апрача суднаў, якія выконваюць турысцкія рэйсы або плаваюць на турысцкіх лініях). Такая ж ільгота прадстаўлена з 16 мая па 30 верасня інвалідам вайны I і II груп і асобам, якія суправаджаюць інвалідаў I групы.

Міністэрства аховы здароўя ССР вызначыла пералік захворванняў, пры якіх інваліды вайны маюць права атрымліваць бясплатна аўтамабіль «Запарожац» або маторную каляскую з ручным кіраваннем.

Рашэнне аб выдачы бясплатна ўказанных транспартных сродкаў прымаюць урачэбна-працоўныя эксперты камісіі пры органах сацыяльнага забеспячэння.

Нядоўна Савет Міністраў ССР дазволіў выдзяляць бясплатна аўтамашыну з ручным кіраваннем і тым інвалідам вайны I групы, якія самі вадзіць машину не могуць.

Устаноўлен шэраг ільгот па дзяржавных падатках. Поўнасцю вызываюцца ад уплаты сельскагаспадарчага падатку гаспадаркі, у склад якіх уваходзяць інваліды Айчыннай вайны I групы, калі ў сям'і толькі адзін працэздольны; гаспадаркі, у склад якіх уваходзяць інваліды II групы, калі ў сям'і пры адным працэздольным ёсць дзеці ва ўзросце да 16 гадоў; гаспадаркі, якія маюць у сваім складзе інвалідаў I і II груп і двух працэздольных членуў сям'і пры наяўнасці пяці і больш дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў.

Для іншых гаспадарак, у склад якіх уваходзяць інваліды вайны I або II групы, сума падатку паніжаецца напалавіну.

Выканаўчым камітэтам раённых Саветаў дэпутатаў працоўных дадзена права па прадстаўленню сельскіх Саветаў вызываюць часткова або поўнасцю ад уплаты сельскагаспадарчага падатку гаспадаркі інвалідаў III групы, калі яны з'яўляюцца асноўнымі работнікамі ў гаспадарцы.

Працующим інвалідам I і II груп па зроку вызываюцца ад уплаты падаходнага падатку па ўсіх відах заработка платы; інвалідам вайны I і II груп і іх жонкі або мужы — ад аблкладання падаткам на халасцякоў, адзінокіх і маласямейных грамадзян.

Гандлёвыя арганізацыі абавязаны дапамагаць інвалідам вайны, якім па стану здароўя самім цяжка рабіць пакупкі. Іх павінны ў першую чаргу абслугоўваць у прадпрыемствах грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання, у глядзельных установах, у касах транспартных арганізацый, забяспечваць палівам, рамантаваць ім кватэры.

Інвалідам I і II груп без чаргі ўстанаўліваюцца тэлефоны. Дырэктывамі ХХIV з'езда КПСС прадугледжваюцца далейшае павелічэнне размераў пенсій інвалідам вайны ў сярэднім на 33 працэнты, а таксама іншыя мерапрыемствы, накіраваныя на ўздым іх матэрыяльнага і культурнага ўзроўню жыцця.

А. ХВАСТОУ,
кандыдат юрыдычных навук

«Тата заняты!» І вось толькі ў адной работе з 118 работ сямікласнікаў на тэму: «Як увайшла ў тваё жыццё книга» напісаны:

«Калі я быў маленькі, я вельмі любіў казкі. Іх прыносіў з бібліятэкі тата. У вольны час ён чытаў іх па некалькі разоў. Калі я стаў старэйшы, бацька аднойчы параіў мне прачытаць апавяданне Джэка Лондана «Белы клык». Я быў здзіўлены, як пісьменнік здолеў пранікнуць у таямніцы жывёльнага свету. Мне было крыждна, што я раней не чытаў гэтага. А тата сказаў: «Чытай — і ты знайдзеш дзесяткі «белых клыкоў!»

«Тата заняты!» Аднак зазірніце ў ўёлі дзень на двор вя-

лікага дома — абавязкова ўбачыце групу мужчын, якія заўзята грукаюць костачкамі даміно. Гэта бацькі нашых вучняў. Марна патрачаны час — не працитана дзіцяці книга, не праверан дзённік...

Прайдзіце па беразе ракі. Дзесяткі мужчын стаяць з вудачкамі ў руках. Дзе ў гэты час іхнія сыны?

Сходзіце на чарговы футбольны матч. На tryбунах тысячы мужчын. І гэта бацькі нашых вучняў. Не шукайце побач з імі іх сыноў, хлопцы чародкамі вісяць на плоце, адкуль педантычны вартавы час ад часу праганяе іх.

Атрымаць прозвішча і матэрыяльнае забеспячэнне — гэта яшчэ далёка не ўсё, у чым ма-

юць патрэбу дзеці. Яны чакаюць ад бацькі большага.

Бяздумныя адносіны да сваіх бацькоўскіх абавязкаў не могуць быць апраўданы ні заняласцю, ні нават поспехамі ў працы, бо выхаванне дзяцей — адна з найважнейшых функцый чалавецтва.

Ці варта гаварыць, што чалавек, які вельмі заняты, але лічыць выхаванне дзяцей сваім грамадзянскім абавязкам, знайдзе час, каб даць пажыву іх душэўнаму росту. Вось што расказваюць пра сям'ю Ульяновых:

«Часта вечарамі Ілья Мікалаевіч, вярнуўшыся з паездкі па губерні, збіраў у сябе ў кабінечце дзяцей і, выняўшы з пісмовага стала запаветны сшытак,

у які ён запісваў любімая, у большасці забароненая царскай цензурай, вершы, чытаў іх уголос».

Марыя Ільінічна, ўспамінае, што вечна заняты бацька, які літаральна гарэў на работе дзеля карысці народа, стараўся і дзецям прывіць усведамленне абавязку, якое было так моцна развіта ў яго, выпрацаваць у іх харектар, волю, працавітасць, развіць «...необузданную, дикую к лютой подлости вражду и доверенность великую к бескорыстному труду...».

Бацька... Які ты?
I. КАРПЮК,
настаўніца
12-й сярэдняй школы
г. Гродна

ПРА СНЫ, ХІРАМАНТЫЮ, ЗЛЫХ І ДОБРЫХ ДУХАЎ

Як забабонныя людзі «тлумачы» сны! Па знешнім падбенстве і падбенстве з'яў і рэчаў. Напрыклад, калі ў сне бачыш віно, то кажуць, што будзеш вінаваты. Прысніца печна смутак. Калі наліваеш у сне чай — будзе нейкая неспадзеўка. Карову бачыць у сне — на слёзы. Бязглусдасць такіх «тлумачэнняў» не трэба даказваць.

У старожытныя часы зарадзілася яшчэ адна лжывая навука — хірамантыя. Як і ўсякая варожба, яна не мае ніякай навуковай асновы. Хіраманты даводзілі, што па лініях далоні, іх глыбіні, рэзкасці, даўжыні, бесперапыннасці можна меркаваць пра характар чалавека і прадказваць яго «лёс».

Але вось аднойчы ў Лондане славутым хірамантам прапанавалі для варажбы фотаздымкі некалькіх далоніў. Атрымаўся канфуз. Спрактыкаваныя хіраманты не здолелі адрозніць на фатаграфіях руки жаночыя ад мужчынскіх і нават прадказвалі доўгае жыццё тым, хто ўжо даўно памёр. Фатаграфію малпавай лапы палічылі за далоню жаночай рукі і прадоказалі гэтай асобе, што яна падорыць свету дваіх дзяцей. А далоня аказалася лапай самца!

Фантастычнае паняцце першбытнага чалавека аб душы цесна звязана з яго ўяўленнем пра духаў. Усё, чаго чалавек не мог уціміць, усё, што было вышэй яго розуму, ён прыпісваў уладзе духаў.

Старожытныя людзі меркавалі, што ў кожнага чалавека ёсьць свой ангел-апякун, які заўсёды нябачна заходзіцца ля яго з правага боку. Злы дух-спакус-

нік таксама нябачна прысутнічаў тут жа, але з левага боку. Такое павер'е [правае — правільнае, добрае, а левае — няправільнае, злое, нядобрае] падрэзла мноства забабонных прыкмет. Нельга ўставаць раницой з левай нагі, таму што ўвесь дзень будзе поўны нядобрач, пройдзе пад уплывам левага — злога духа. Свярбіць левае вока — зноў нядобра, будзеш плакаць. А калі свярбіць правае — гэта на весялосць, радасць. Каб не здзейснілася дрэнная прыкмета, трэба плюнуць, толькі абавязкова цераз левае плячо, на злога духа.

Нават дэпутаты парламентаў у капиталістычных краінах падзяляюцца на правых і левых. Як правіла, левыя з'яўляюцца апазіцыянерамі і часта выказваюць нездаволенне ўрадавымі рашэннямі. Таму яны лічацца ненадзейнымі і не з'яўляюцца апорай урада. Правыя дэпутаты — гэта апора ўрада, яны заўсёды падтрымліваюць яго меры прапрыемствы.

Наша левая рука слабейшая і менш зрученая ў працы. Лічылі, што яе нармальному развіццю замінае злы [«левы»] дух. Але ж на самой справе неаднолькавае развіццё правай і левой рук тлумачыцца неаднолькавым развіццём левага і праваага пяшар'я мозгу.

«Калі злыя духі ўсяляюцца ў жывых людзей надоўга, то гэтыя людзі ператвараюцца ў д'яблі і ведзьмаў», — так лічылі цемрашалы. Гэта прывяло да знішчэння многіх ні ў чым не вінаватых людзей на кастрах інквізіцыі.

Е. ЧАРНАМОР

Асені матыў.
Фотаэцюд А. Перакона (БЕЛТА).



ФАРШЫРАВАНЫЯ АГУРКІ



Заліць 3 шклянкамі гарачай вады і варыць на слабым агні. Пакуль рыс яшчэ гарачы, пакласці яго на талерку, загладзіць лыжкай і заліць зверху таматным соусам. Наверх пакласці яйкі, звараныя ў мяшчак (без шкарлупы) у падсоленай вадзе. Яйкі пасыпаць нацертым на тарцы сырам і заліць разагрэтым сметанковым маслам.

Такім жа чынам можна прыгатаваць яйкі з пюре са шпінату, крапівы, зялёной фасолі, морквы або гароху з маслам.

КРАКЕТЫ З СЫРОЙ БУЛЬБЫ

Нацерці сырную бульбу, выціснуць, заправіць мукой, соллю, перцам, расцёртым часнаком, сечаным зяленівам і сырым яйкам. Пры дапамозе столовай лыжкі апусціць кавалачкі кеста ў добра разагрэтым маслам.

ФАРШЫРАВАННАЯ БУЛЬБА



СВІНАЯ ШЫНКА, ЗАСМАЖАННАЯ У ДУХОУЦЫ

Узяць свіную шынку вагой 2 $\frac{1}{2}$ —3 кілаграмы. Загладзіць вострым нажом і зверху надрэзцаць вострым нажом у форме квадрата 3×3 сантиметры. Змазаць лімонным сокам. Пасаліць і пасыпаць чорным молатым перцам. Пакласці на бляху, уліць крыху вады і пакласці 2—3 столовыя лыжкі сметанковага масла або свінога тлушчу. Паставіць у духоўку і смажыць на моцным агні паўгадзіны з аднаго боку і столькі ж з другога. Час ад часу паліваць сокам, які ўтварыўся пры смажанні. Гатаве мясо падаць на стол у халодным выглядзе, нарэзашы яго пустачкамі.


ЯЙКІ З РЫСАМ

Падсмажыць 1 шклянку рысу ў 3—4 столовых лыжках масла, каб ён атрымаўся працыстым.

Адабраць 1 кг вялікіх бульбін, адабраць, надаць ім форму яйка, зрэзаўши з аднаго канца невялікую частку, каб яны маглі стаяць. Пакласці на змазаную маслам бляху і запячы да ўтварэння румянай скарынкі. Затым у кожнай бульбіне зрабіць адтуліну ў верхній частцы, зрэзаўши «накрыўку». Унутранасць акуратна выбраць лыжкай, пасаліць і пасыпаць перцам. Начыніць наступнай сумесцю: 125 г сметанковага масла, 4 жаўткі, некалькі лыжак смятаны або смятанкі, дробна нарэзанае адварное мясо, можна дабавіць і тушаныя грыбы. Бульбіны закрыць зрэзанай «накрыўкай», пакласці на патэльню або бляху і запякаць у духоўцы прыкладна 15 мінут. Гатовую бульбу пакласці на блюда і перад падачай на стол заліць растопленым сметанковым маслам.

КУРАНЯ, ЗАПЕЧАНЕ З РЫСАМ

Падрыхтаванае сырое кураня разрэзаць на парцыённыя кавалкі, пакласці ў падсоленую ваду, дадаць 1 галоўку рэпчатай цыбулі. Варыць да паўгатоўнасці. Затым кавалкі кураня пакласці ў невялікую бляху. Асобна абсмажыць (да празрыстасці) 1 шклянку рысу ў 4—5 столовых лыжках сметановага масла і дадаць 1 чайнную лыжку молатага чорнага перцу. Рыс змяшаць з мясам. Уліць 3 шклянкі булёну і запякаць у духоўцы да таго часу, пакуль рыс не ўбярэ ў сябе ваду. Перад тым як канчаткова выняць кураня з духоўкі, рыс можна заліць 3 яйкамі, збітымі з $1\frac{1}{2}$ шклянкі малака.



АРЭХАВЫ ТОРТ

Збіць 10 яек з $1\frac{1}{2}$ шклянкі цукровай пудры да згушчэння (прыблізна $\frac{1}{2}$ гадзіны). За-

тым дадаць 3 столовыя лыжкі мукі і 3 шклянкі молатых арэхаў, злёгку размешваючи да поўнага злучэння з яечнай сумесцю. Сумесь пакласці ў замазаную маслам і падпыленую мукой двайную торташную форму і пачы ў сярэдне нагрэтай духоўцы.

Прыгатаваць ванільны крэм з наступных прадуктаў: $\frac{1}{2}$ л малака, 2 столовыя лыжкі (без верху) мукі, 3 жаўткі, $\frac{1}{2}$ шклянкі цукру і 2 парашкі ваніліну. Зняць крэм з агню, не спыняючи збівання да поўнага астуджэння. Асобна расцерці дабяла 200 г сметановага масла з 200 г цукровай пудры. Да расцётага масла дадаць па лыжцы ванільны крэм, увес час размешваючи. Аддзяліць $\frac{2}{3}$ крэму і дадаць 2 столовыя лыжкі какавы і 1 столовую лыжку рому. Да астатнай колькасці светлага крэму дадаць дробна нарэзаныя фрукты з варэння.

Выпечаны астыўшы торт разрэзаць па гарызанталі папалам і праслаіць светлым крэмам, а верхні слой і бакавыя бакі пакрыць цёмным крэмам. Загладзіць крэм нажком, апусціўшы яго на мінуту ў гарачую ваду. Паверхню торта ўпрыгожыць фруктамі з варэння або пасыпачць дробна нарэзаным і злёгкую падсмажаным міндалем.

КАНСУЛЬТАЦЫЯ ЮРЫСТА

У якім размеры мне павінна быць выплачана дапамога па цяжарнасці і родах пры 6-месячным бесперапынным стажы?

А. Ляўрэнцева

г. Горкі

Згодна Палажэння аб парадку назначэння і выплаты дапамоги па дзяржаўнаму сацыяльному страхаванню, жанчынам, якія працуюць на дадзеным прадпрыемстве менш года, дапамога па цяжарнасці і родах выплачваецца ў размеры $\frac{2}{3}$ заробку за ўесь перыяд непрацаздольнасці.

Дырэктывамі па новаму пяцігадовому плану на 1971—1975 гг. прадугледжана ў такіх выпадках выплата дапамогі па цяжарнасці і родах у размеры 100% заробку.

На першай старонцы вокладкі: Інжынер-тэхнолаг Маладзечанскага вытворчага мэблевага аўяднання Валянціна Галіцына. Фота Ул. Вяхоткі.

На чацвёртай старонцы вокладкі: дзіцячыя цацкі, якія выпускае аўяднанне «Мір». Фота В. Міхайлава.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, змешчаны ў 8 нумары

Па гарызанталі: 7. Харужая. 8. Уланава. 10. Трап. 11. Атанасава. 12. Ядро. 15. Латук. 18. Міраж. 19. Барадач. 20. Гранат. 21. Карась. 24. Баравік. 26. Вецер. 27. Кіраў. 30. Маяк. 31. Гематаген. 32. Торт. 35. Цітаўка. 36. Віталін.
Па вертыкали: 1. Баталаў. 2. Амур. 3. Масты. 4. Слова. 5. Гуно. 6. Квадрат. 9. Баркас. 13. Суворавец. 14. Філософія. 16. Тарасаў. 17. Мазанік. 22. Мальта. 23. Селянін. 25. Паповіч. 28. Цётка. 29. Левін. 33. Каса. 34. Кафэ.

ГУМАР


— Зраблю яшчэ тысячу кругой, калі не прыйдзе, тады пайду...

Мал. А. Чуркіна.

— Разумееш, якія нявыхаваныя мужчыны: паўгадзіны не даюць жанчыне пагаварыць.



— Ты сумаваў па мне?
— Яшчэ як, дарагая!



Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта:
М. М. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА,
В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.


Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.
Тэлефон: галоўнага рэдактара—32-20-51, адказн. сакратара,
аддзела прамысловасці—32-38-14, аддзела сельскай гаспадаркі і культуры—32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. Ул. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. Цылаў. Карэнтар І. П. Голубева.

Журнал «Работница и крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 10479. Здадзена ў набор 1/X-71 г. Падпісаны да другу 25/X-71 г. Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90%.
Дадатак—выкрайка. Тыраж 389 765 экз. Зак. 502. Цана 15 кап.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва
ЦК КП Беларусі. Мінск.





Цена 15 кап.

74995

